

С юбилеем Великой Победы!



Грамадска-палітычная газета Іванаўскага раёна

Чырвоная звезда

Выдаецца з 1943 г.

кошт у розніцу 500 рублёў

7
мая
2010
пятніца
№ 36
(8512)

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Уважаемые жители и гости района!

Светлый всенародный праздник Великой Победы снова пришел к нам вместе с долгожданной весной. Он достался нам ценой огромных жертв и потерь.

В победном салюте сорок пятого в одно целое слились подвиги фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто ковал победу над фашистской Германией.

Каждый третий житель республики погиб на фронте, в партизанских отрядах и подполье, сожжен или замучен в концлагерях.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших героев, отдаем дань глубокого уважения ветеранам войны, живущим вместе с нами.

Празднуя Великую Победу, обязанность наша заключается в том, чтобы во имя погибших на полях боев превратить родную Беларусь в процветающую державу, создать все условия для благополучия каждого гражданина, всех людей труда.

Нынешний праздник Великой Победы совпал с еще одним важнейшим государственным праздником – **Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь**. В основе наших символов – художественно вписанные в круговую композицию лучшие думы, чаяния и надежды нашего народа, мирные и созидательные устремления белорусского государства.

Наши уважаемые ветераны войны и труда, коллективы предприятий, организаций, учреждений, сельхозпредприятий, молодежь и все жители района. Примите искренние поздравления с праздником 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Крепкого всем вам здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, созидательной деятельности во имя родной Беларуси.

**ИВАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,
ИВАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.**

Уважаемые жители Ивановщины, дорогие ветераны!

Совет Ивановской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» сердечно поздравляет вас со знаменательным праздником – 65-летием Великой Победы в войне против немецко-фашистских захватчиков.

Этот праздник является символом мужества, стойкости духа, терпения и самопожертвования.

Мы безмерно благодарны тем, кто воевал, кто восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Будем помнить, какой ценой завоевана возможность каждому из нас жить под мирным небом и строить счастливое будущее.

Искренне, от души желаем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, счастья каждому дому, каждой семье.

Уважаемые ветераны, дорогие мои земляки!

От всей души поздравляю вас с великой датой в истории нашего народа - 65-летием со Дня Великой Победы!

Это святой праздник — дань памяти всем, кто в жестокой борьбе с фашизмом отстоял независимость и будущее нашего Отечества, символ глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Низкий вам поклон, уважаемые победители, и сердечные слова сыновней благодарности. Мы всегда будем гордиться вашим негибаемым мужеством и беспримерным героизмом.

Желаю всем ветеранам и всем жителям района крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, мира и благополучия.

**С вами и для вас,
ваш депутат в Национальном собрании
Владимир ЗДАНОВИЧ.**



Почтили память защитников Родины



Наш район посетили участники патриотического автопробега, стартовавшего в городе Кобрине. Сначала в сопровождении курсантов кружка «Юный водитель» Кобринско-Малоритской МРОС автомашины, украшенные флагами и транспарантами, проследовали в Брестскую крепость-герой. Там состоялась пресс-конференция его организаторов с представителями средств массовой информации.

По дороге к Иванову участники пробега посетили единственный в Беларуси «Музей партизанской славы» в г. Дрогичине, где познакомились с историей

партизанского движения Полесского региона.

Теплыми были их встречи с ветеранами, членами Белорусского республиканского союза молодежи и школьниками города Пинска, а также всех больших и малых населенных пунктов Гомельщины, через которые проходил дальнейший маршрут белорусских патриотов. А закончился автопробег на Белорусско-Российской границе торжественным митингом, посвященным юбилею Великой Победы.

Василий ЖУШМА.

НА СНИМКЕ: участников автопробега встречает председатель районной организации ветеранов войны и труда Сергей Николаевич Маркевич. Фото автора.

Совет Министров Республики Беларусь наградил Почетной грамотой за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи и в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне **МАРКЕВИЧА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА** - председателя Ивановской районной организации ветеранов. Поздравляем!



Уважаемые жители и гости города Иваново!

Приглашаем вас на праздник, посвященный 65-летию Великой Победы «Войны священные страницы навеки в памяти людской», который состоится в воскресенье, 9 мая

В ПРОГРАММЕ:

9.30: Радиогазета «И помнит мир спасенный» - городская площадь;
12.00: Митинг «Память, за собой позови» - городская площадь;
12.40: Шествие колонн по ул. Советской на городской стадион;
13.00-16.00: Театрализованное представление «Войны священные страницы навеки в памяти людской» - стадион;
17.30: Концерт Заслуженного народного ансамбля песни и танца Украины «Колос» - летняя танцеваль-

ная площадка городского парка (вход свободный);
20.00: Эстрадный концерт с участием эстрадных исполнителей и ведущих коллективов города - городская площадь;
21.00: Праздничная дискотека «Чтобы знали... Чтобы поняли...» - летняя танцевальная площадка городского парка (цена билета 5000 рублей).
22.00: Праздничный фейерверк и продолжение эстрадного концерта до 24.00.
Для вас будут работать торговые ряды.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,

Штандарты парада Победы



Беларусь готовится торжественно отметить 65-летие Великой Победы. В числе официальных мероприятий - Военный парад войск столичного гарнизона. На парад традиционно будут вынесены Знамя Победы и боевые

штандарты, на которых золотом выбиты названия фронтов, освобождавших Беларусь. Читателей газеты, наверняка, заинтересует информация об упомянутых штандартах.

22 июня 1945 года в центральных газетах Советского Союза был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего № 370, который предписывал проведение 24 июня в г. Москве Парада Победы. Принимать парад было приказано Маршалу Советского Союза Жукову, командовать парадом - Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Приказ определял состав участников Парада Победы: сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Оборона, сводный полк ВМФ, парадные коробки военных академий, училищ, частей Московского гарнизона.

Все названные формирования имели свои Боевые знамена, но Парад Победы был случаем особенным, и обозначить его хотелось по-особенному. Предложений поступало много, среди них было и такое: кроме Боевых знамен шествие сводных полков 10-ти фронтов обозначить штандартами.

Военная энциклопедия поясняет, что слово «штандарт» с немецкого языка переводится как знамя, флаг. От Боевых знамен воинских частей его отличает квадратная или треугольная форма с малыми размерами полотнища.

художницами Е.Румянцевой, Н.Трофимовой. Древки штандартов изготовляли В.Зимин, А.Фомин, В.Раскутаев. После такого усиления работа была завершена досрочно. Новый образец штандарта был принят, одобрен

полку знаменосцы для облегчения движения со знаменем шили специальную портупею с кожаным «стаканом». Этим же способом проблему разрешили на Параде Победы. Им же пользуются и в настоящее время.

Штандарты десяти фронтов, пронесенные на Параде Победы, затем были сданы в музей Вооруженных Сил. Через тридцать лет вышивальщицы золотом минской фабрики художественных изделий выполнили заказ особого рода - изготовили точные копии штандартов 1-го, 2-го, 3-го белорусских фронтов, 1-го прибалтийского фронта, которые освобождали Беларусь. Изготовленные штандарты были переданы в Белорусский Государственный музей истории ВОВ. Сегодня их можно увидеть в зале Победы.

Остается лишь добавить, что в Параде Победы 1945 года участвовало более 300 уроженцев Беларуси. Среди них Герой Советского Союза А.Лопатин, летчик Л.Беда, разведчик Н. Обедняк, участник штурма рейхстага А. Данилецкий и другие.

Совсем недалеко то время, когда 9 мая личный состав роты Почетного караула, чеканя шаг, вынесет 4 штандарта на главную площадь Минска. Это станет одним из украшений проводимого военного парада. Взоры сотен тысяч белорусов и гостей устремятся на святые реликвии. Это наша гордость, это наша слава.

Григорий МАРКУШИН, служащий 465-й ракетной бригады.



Изготовление штандартов Парада Победы было решено произвести в художественно-производственных мастерских Большого Театра. Специалисты работали днем и ночью. Изготовленный первый экземпляр штандарта был забракован. Для выправления положения дел группу мастеров усилили В. Терзибашьяном, Н.Чистяковым,

без проволочек. Он понравился всем. Но не обошлось и без проблем. Одна из них - вес штандарта был таковым, что нести его в руках, чеканя шаг, было довольно проблематично, а возможный ветер делал это невозможным. Выручила солдатская смекалка. Бывший буденовец Н.Лучанинов вспомнил, что в их кавалерийском

Вайну закончыў на Эльбе

Вёска Людзінавічы да Вялікай Айчыннай вайны размяшчалася прыкладна ў трох кіламетрах ад Яечкавіч. У ёй налічвалася 36 сялянскіх гаспадарак, жыхары якіх батрачылі на панскай зямлі. Жыла тут і сям'я Аляксандра Фядосавіча Грынько.

Да першай сусветнай вайны (пры панскай Польшчы) гэты невялікі населены пункт быў фальваркам мужа вядомай пісьменніцы Элізы Ажэшкі. У фальварку мелася каля 250 га зямельных угоддзяў, больш за сто кароў і каля 20 коней для апрацоўкі зямлі. Усе работы выконвалі жыхары гэтай вёсачкі. Па расказах старажылаў, да іх кожны месяц прыязджаў аканом з Людзінава, якому ўпраўляючы фальваркам рабіў справаздачу аб стане гаспадаркі. Яму было каля 80 год. Старэйшы жыхар вёскі Пераруб Васіль Ігнавіч Пісарэвіч расказваў, што дзед гэтага аканома так паважаў мужа Элізы Ажэшкі, што, калі яго асудзілі на катаржныя работы за дапамогу паўстанцам Кастуся Каліноўскага, якія базіраваліся за Дняпра-Бугскім каналам (1863-1864 гг.), ён паехаў з ім у ссылку. Пры польскай уладзе ў вёсцы не было ні крамы, ні школы. Пасля вызвалення нашай мясцовасці ў 1939 годзе ўсё гэта паявілася. Кожная сям'я атрымала надзел на былой панскай зямлі, сяляне зажалі новым вольным жыццём. Аляксандр Грынько таксама працаваў у сельскай гаспадарцы, вучыўся ў Яечкавіцкай школе.

Вельмі прыгожыя мясціны былі вакол вёскі: з захаду - палі, з поўначы - сасновы бор, з усходу - таксама поле, а з паўднёвага боку - Дняпра-Бугскі канал з яго прыбярэжнымі лугамі і сенажацямі. Аляксандр Фядосавіч на ўсё жыццё запамінуў той чэрвеньскі ранак. Была нядзеля. Падлеткі пасвілі жывёлу на лузе каля канала. Туман расейваўся, а духмяны водар цвітухага луга і сенажаці напаяў паветра. Спевы безліч дзікіх птушак зліваліся ў адзіную гармонію прыроды, якую нялёгка апісаць. Раптам пачулася гудзенне самалётаў, якія ляцелі над каналам на ўсход. Пастухі добра бачылі на

крыллях самалётаў чорныя крыжы, бо ляцелі яны вельмі нізка, а зверху іх прыкрывалі знішчальнікі. Усе зразумелі: вайна.

Страх апанаваў жыхароў вёсачкі. Праз некалькі дзён прыехалі нямецкія афіцэры і загадалі здаць увесь інвентар, які застаўся ад фальварка, і паставіць у кароўнік пяцьдзесят кароў. Пацягнуліся цяжкія дні акупацыйнага рэжыму. Але ўжо ў 1942 годзе, восенню, праз вёску праходзілі партызаны. Яны расказвалі пра перамогі Чырвонай Арміі на фронце. У 1943 годзе лясныя салдаты ўжо кантралявалі вялікія тэрыторыі, раздавалі людзям газеты. Атрады былі злучаны ў брыгады, якія разбілі нямецкія гарнізоны ў Любашове, Маневічах. Жыхары вёскі, як і ўсёй нашай мясцовасці, церпячы здзекі фашыстаў, з надзеяй чакалі вызвалення.

У сярэдзіне ліпеня 1944 года перамоганосная Чырвоная Армія вызваліла наш раён. У канцы жніўня была праведзена першая мабілізацыя ў Чырвоную Армію. Аляксандр Грынько быў узяты ў запасны полк, які размяшчаўся каля горада Белаўежа (сучасная Польшча). Пасля вучобы быў накіраваны на трэці Беларуска фронт, якім камандаваў генерал Чарняхоўскі. Восенню правае крыло фронта пачало наступленне на Прыбалтыку. Імклівым ударам былі вызвалены польскія гарады-порты Гданьск і Гдыня. Потым пачалося наступленне на Кенігсберг, які фашысты лічылі непрыступным. Горад абаранялі каля 200 тысяч адборных нямецкіх салдат, магутная берагавая артылерыя і ваенна-марскі флот. Але наша армія прарвала варажую абарону і ў хо-дзе жорсткіх вулічных баёў авалодала сталіца Прусіі.

У адной з такіх схватак Аляксандр Грынько быў паранены і два тыдні праляжаў у прыфрантавым шпіталі. Тут яго і знайшла заслужаная ўзнагарода - ордэн Чырвонай Зоркі. Пасля выхаду са шпітала ён вярнуўся ў сваю часць, якая з баямі рухалася да ракі Одэр, змятаючы нямецкія гарнізоны. І за праяўленую смеласць зноў быў узнага-

роджаны ордэнам, на гэты раз - Айчыннай вайны першай ступені. А потым баявы шлях прывёў яго за самай Эльбы, дзе савецкі салдат сустрэўся з амерыканскімі саюзнікамі. Зносіны паміж двума бакамі былі наладжаны праз пантонны мост, з аднаго боку якога разьвіваўся чырвоны, а з другога - шматзоркавы амерыканскі сцяг. На памяць аб незабыўнай сустрэчы Грынько Аляксандр сфатаграфаван у амерыканскім сяржантам.

Восенню 1945 года Аляксандр Фядосавіч быў накіраваны ў Ленінград, дзе праслужыў амаль два гады. Пасля вярнуўся на радзіму ў Людзінавічы, але жыць там не застаўся. Пераехаў у вёску Сухое, дзе ажаніўся з Вольгай Кушнерык. Яны выгадалі трое дзяцей. Працаваў А. Грынько ў будаўнічай брыгадзе, а потым некалькі год быў клападушчыком у брыгадзе №2 калгаса "Светлы шлях".

Зараз гэтаму паважанаму чалавеку 86 гадоў.

А. ЛАУРЫСЮК, ветэран Вялікай Айчыннай вайны.

ИВАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

сердечно поздравляет вас, уважаемые ветераны, с 65-й годовщиной Великой Победы и выражает искреннюю и безграничную благодарность от имени всего молодого поколения Беларуси за ваш неоценимый вклад в святое дело разгрома фашистской Германии, за подаренное нам, молодому поколению, счастье - жить на родной белорусской земле, под её мирным голубым небом в единстве и согласии и строить сильную и процветающую Беларусь.

Желаем вам крепкого здоровья, душевной молодости, благополучия и счастья в вашем доме. Пусть ваши родные и близкие дарят вам уверенность в завтрашнем дне, согревают душевным теплом.

Спасибо вам за этот светлый праздник Величия, Могущества и Подвига - День Великой Победы!



ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

31 августа 2004 года возле входа в Липникскую СОШ Дрогичинского района появилась мемориальная доска с надписью: «С 1960 г. по 1977 г. директором Липникской школы работал Н.М. Попов – бывший командир партизанского отряда им. Н.Т. Шиша, действовавшего на территории Дрогичинского района в годы Великой Отечественной войны».

Николая Михайловича Попова хорошо знали не только в Дрогичинском районе, но и на Ивановщине. Это человек действительно интересной и героической судьбы. К слову, 1 мая ему исполнилось бы 90 лет. Думаю, читателям «Чырвоная звязда» будет интересно узнать некоторые малоизвестные страницы его военной биографии.

Родился Николай Михайлович Попов 1 мая 1920 года в семье крестьянина-земледельца в поселке Ново-Сергиевка Оренбургской области России. С осени 1939 года началась его военная биография.

Пехотное училище, курсантом которого был, находилось на территории Бобруйской крепости. 15 июня 1941 года Приказом Наркома Оборона СССР Николаю Попову было присвоено воинское звание «лейтенант». В этот день в торжественной обстановке выпускникам Бобруйского пехотного военного училища вручили погоны, дипломы и выдали нагрудные знаки. Весь выпуск училища направили служить в 4-ю армию, штаб которой находился в Кобрине, а дивизии и полки – в приграничных районах. Так лейтенант Попов стал командиром взвода в 15-м стрелковом полку 49-й стрелковой дивизии. Полк прикрывал границу у



Партизанские и жизненные дороги Николая Попова

д. Волчин Каменецкого района.

Вот каким запомнился лейтенанту Попову первый день войны: «...Под покровом темноты легко раненые и живые начали отходить. В нашей группе командование на себя взял ст. л-т Свиридов. Он повел нас в направлении Нарева, через Беловежскую пушчу. На 5-й день войны 27 июня достигли р. Нарев». В этот же день немцы окружили отступавших бойцов и раненого в ступню Николая Попова, взяли в плен. В личном деле по учету партизанских кадров, отвечая на вопрос: «Был ли в плену?», Николай Попов записал – был. А позже был побег из лагеря вместе с лейтенантом Николаем Корчагиным. Скрываясь по лесам и болотам, Попов с другом двигались на Полесье. Под Барановичами вместе с Николаем Корчагиным в одной из деревень нарвались на немецкую засаду. И на этот раз Попову удалось скрыться. К сожалению, его друг попал в руки фашистов. Через некоторое время Николай Попов оказался в д. Застружье Ивановского района и пристроился работником на хозяйстве Андрея Бондарука. Но недолго пришлось Николаю молотить хлеба у гостеприимных хозяев. Вскоре немецкая полиция его арестовывает за агитацию против новой власти. Избитого лейтенанта бросают в камеру Дружиловичской полиции. На протяжении двух недель его избивают и допрашивают, требуя признаний. Местный учитель Федор Наумовец упрямился коменданта отпустить Попова под его поручительство. До полусмерти избитого Николая выбрасывают ночью на улицу. Более недели семья Наумовцев постепенно возвращала его к жизни. Дальше – снова работа на хозяйстве, только уже у другого хозяина – Николая Карпеша из той же деревни.

В течение осени и зимы 1941-1942 гг. лейтенант Попов объединил вокруг себя местных патриотов Андрея и Елену Бондаруков, Антона и Ольгу Шуляк, Александра и Елену Кухарчук, Ивана Бурака и Федора Сыроежко. Затем к его группе присоединились жившие по близлежащим селам окруженцы: Александр Есликов, Борис Рысев, Константин Барсуков и другие молодые люди.

Самым надежным товарищем по борьбе стал для Николая Попова житель д. Горовата – Коля Шкабара. Он первым принес для вооружения группы винтовку системы Токарева и 150 патронов к ней. В июле 1942 года его выдал провокатор, и фашистские изверги в Пинской тюрьме, не добившись признания, казнили отважного партизана.

«...Итак, наступило время разворачивать свое войско, - пишет в воспоминаниях Николай Попов. - Правда, дружина моя была не велика. В ней людей меньше, чем в пехотном отделении, - всего

девять человек. Вооружены были чисто символически. Винтовка, которая стреляла через раз, да гранаты без запалов. Пугать противника можно, а убить нельзя».

Поэтому партизанам группы Николая Попова оружие пришлось добывать у немецких прислужников и забирать у тех, кто его припрятал на всякий случай. Местом дислокации группы выбрали урочище «Ванцевичи». Широкомасштабные операции партизаны начали только с мая 1942 года. В Национальном архиве Республики Беларусь хранится отчет командира группы Николая Попова о проведенных весной и летом 1942 года операциях. Вот о чем он свидетельствует:

7 мая 1942 года группа обезоружила лесничего в д. Смердяча (ныне Красиевка) Ивановского района. Взята 1 винтовка, пистолет и патроны.

12 мая 1942 года группой из 7 человек разбито Дружиловичское лесничество. Уничтожены документы, взято 2 винтовки и 150 патронов к ним.

С 12 по 15 мая 1942 года разгромлены молочно-сливочные пункты в деревнях Достоево, Лясковичи Ивановского района и Рачковичи Жабчицкого района. Изъято 800 кг масла, уничтожено 60 баков для молока, разбито 3 сепаратора.

19 мая 1942 года группа из 7 человек разгромила Ивановское лесничество. Изъяты документы и 500 руб. денег. Населению роздано около 800 кг фуража. Взято 3 винтовки, 500 патронов и граната.

20 мая 1942 года группой из 9 человек реквизирован товар магазина в д. Лясковичи. Взято 200 кг сахара, 100 литров водки, 2 тонны соли, 10 ящиков спичек, 30 кг гвоздей и 1500 рублей. Все изъятое раздали местному населению.

22 мая 1942 года группа из 10 человек разгромила магазины в д. Кротово и д. Маньковичи Жабчицкого района.

2 июня 1942 года группой в 7 человек было убито 3 полицейских на дороге Иваново – Дружиловичи. Взят один ручной пулемет и 2 винтовки.

5 июня 1942 года группой в 12 человек разгромлен полицейский участок в д. Вавуличи Дрогичинского района. Убито 3 полицейских и один ранен. Взято 3 винтовки, граната и 95 патронов. В бою погиб партизан Шакир Урузбай.

10 июня 1942 года группа из 2-х человек налетела на дом полицейского в деревне Пнюхи, где находилось четверо полицейских. Убито 2 и ранен 1, взято 2 винтовки и 100 патронов.

12 июня 1942 года группа численностью 12 человек убила полицейского и освободила молодежь от угона в Германию. Взяли винтовку и патроны.

15 июня 1942 года группа из 15 человек со-

вершила налет на имение в д. Достоево. Убито 2 полицейских, а их винтовки забраны. Имение сожжено.

17 июня 1942 года группа из 17 человек на дороге Иваново – Дружиловичи организовала засаду и обстреляла автомашину. Убито 4 немца, ранено 3.

20 июня 1942 года группа из 7 человек реквизировала товар в магазине д. Лясковичи. Взято 100 пачек сигарет, 30 кг. сахара, 2500 яиц и 12 ящиков спичек. Весь товар раздали местному населению.

23 июня группа численностью 20 человек из засады обстреляла на дороге Иваново-Мотоль полицейских, сопровождавших молодежь. Молодежь, направляемая на работы в Германию, возвращена домой.

27 июня группа в количестве 25 человек взорвала воинский эшелон на перегоне Яново-Снитово. Убито около 400 немцев, повреждены вагоны и паровоз. Дорога не действовала 20 суток.

30 июня 1942 года группа численностью 28 человек попала в засаду в Кротовском лесу Ивановского района. В бою было убито 2 и ранено 4 немца.

2 июля 1942 года группа в количестве 32 человек разбила спиртзавод в Новошицах. Убито 4 полицейских. Взяты богатые трофеи.

5 июля 1942 года группа в количестве 35 человек на узкоколейке Иваново – Ивацевичи обстреляла поезд. Убито 19 немцев и 3 полицейских.



12 июля 1942 года группа в количестве 35 человек на дороге Жабчицы – Пинск освободила 250 человек от угона в Германию.

15 июля 1942 года группа в количестве 36 человек попала в окружение на Полховских хуторах. В бою было убито 3 и ранено 2 немца. В этот день группа полностью вышла из окружения без потерь.

25 июля 1942 года группа лейтенанта Попова в количестве 36 человек влилась в отряд им. Шиша, которым командовал Михаил Герасимов, и стала третьим взводом отряда, командовать которым сразу же назначили Николая Попова. На протяжении осени 1942 года и весны 1943 года он прошел должности от командира взвода до заместителя командира отряда. В связи с тем, что командиром партизанской бригады им. Молотова был назначен Михаил Герасимов, командиром отряда им. Шиша становится лейтенант Николай Попов. В этой должности он оставался до соединения с частями Красной Армии и расформирования отряда.

За проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Николай Попов награжден орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды» и «Отечественной войны 1 ст.», польским орденом «Виртути-Милитари», медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны 1 степени» и другими наградами.

После войны Николай Попов работал 16 лет заведующим РОНО в городах Столине и Дрогичине и в общей сложности 20 лет – директором Липникской восьмилетней школы. Умер в 1988 году.

Светлана КИНЧАК,

директор Липникской
СОШ им. Николая
Попова.

НА СНИМКЕ:
Н.М. Попов.

Уважаемые
земляки!

От всей души, тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим праздником – Днем Победы.

Спасибо вам за героизм и мужество, проявленные в годы самой страшной войны в истории человечества. И за то, что, победив фашизм, вы нашли в себе силы восстановить разрушенные города и села, сделать нашу страну еще богаче и прекраснее.

Вечная благодарность за ваш ратный и трудовой подвиг будет жить в веках.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА.



С ПРАЗДНИКОМ,



Прошло уже 65 лет после войны. Что мы, дети и внуки ветеранов, знаем о ней? По-разному можно ответить на этот вопрос. Знаем все, знаем немного, ничего не знаем. Я думаю, что по-настоящему о ней знают только те, кто мерз в окопах, кто ходил в штыковую атаку, кто отстоял Москву, Ленинград и Сталинград, кто громил фашистов на Курской дуге и освобождал нашу Беларусь и Европу, кто штурмовал Берлин.

Много о войне рассказывал и мой дед Иван Дмитриевич Павловец. Он был призван на фронт в марте 1944 года и с боями прошел до Берлина. Дважды ранен.

Вспоминая о войне, дед непременно рассказывал: при форсировании Одера он одним из первых переправился на противоположный берег, занял удобную позицию и, когда немцы с криком пошли в контратаку, пытаясь сбросить наших бойцов в реку, открыл по фашистам пулеметный огонь и удерживал занятую позицию до прихода подкрепления. За этот бой командование стрелковой дивизии объявило, что рядовой Павловец будет представлен к званию Героя Советского Союза.

Об этом эпизоде дед вспоминал всю жизнь. И все надеялся, ждал, говорил, что начальники в Москве разберутся и вручат ему обещанную награду. Односельчане, зная об этом, звали деда «Героем». Он не обижался, а даже гордился этим. По характеру дед был человеком добрым, безобидным, да и смелостью, отвагой в повседневной жизни не отличался. Поэтому иногда, когда дед в очередной раз вспоминал о войне, рассказывая какой-нибудь эпизод, ему говорили: «Сочиняешь, дядько Иван». Однако медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды, которые вместе с другими наградами украшали грудь деда, свидетельствовали о том, что «дядько Иван» не сочинял.

Позже, когда я стал взрослее, мне захотелось узнать, за какие заслуги получали воины эти боевые награды.

Оказывается, медалью «За отвагу» награждались военнослужащие рядового, командного и начальствующего состава Красной Армии за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий, а в Положении об орденах записано, что орден Красной Звезды является высшей наградой за особые заслуги в области обороны Союза ССР.

А вот что сказано в справке из центрального военного архива в городе Подольске: «Красноармеец Павловец Иван Дмитриевич, стрелок-пулеметчик первой стрелковой роты 712-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, активный участник Отечественной войны с 4 апреля 1944 года, в наступательных боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер 14 апреля 1945 года и в последующих боях по прорыву второй оборонительной



Героями были все О моем дедушке – рядовом Иване Павловце и его земляках

линии проявил себя исключительно храбрым. В штурме траншей противника он шел впереди, первым ворвался во вражеские траншеи, убив при этом нескольких немцев. 16 апреля 1945 года был ранен...».

Читая эти сухие слова официального документа, понимаешь, что в бою рядовой Павловец не прятался за спины своих боевых товарищей, а шел впереди, хотя, как он говорил, это было очень страшно. Особенно страшно по команде «вперед!» подниматься из окопа во весь рост, когда вокруг свистят пули, рвутся снаряды, и идти в атаку.

Получив на фронте два ранения в ногу и грудь, в ноябре 1945-го вернулся в родную деревню. Уже в мирное время, как и все ветераны войны, главным праздником своей жизни считал День Победы.

В этот день он одевал костюм с боевыми наградами, шел к сельскому магазину, где обычно собирались фронтовики-односельчане. Бывшие воины выпивали «боевые сто грамм», после чего начинались воспоминания о «путях-дорогах фронтовых». Иногда сюда приходили местные начальники и проводили что-то похожее на митинг. Однажды на таком митинге деда попросили сказать пару слов. Он был неграмотным и речи говорить не умел. Однако тогда, обращаясь к землякам, проявил красноречие: «Фашисты хотели нас победить. Русских хотели победить, «хворобу» им, а не победу! Мы их победили, мы до Берлина дошли. Так было, так есть и так будет!».

В это время кто-то из присутствующих в шутку сказал: «Иван, ты же не русский, ты белорус». На это дед ответил, как мне кажется, просто и мудро: «Да, я белорус, но это все равно, мы воевали вместе, в окопах вместе мерзли и в атаку ходили вместе. Тогда никто не

спрашивал, кто какой национальности, мы были воины одной Красной Армии. Поэтому и победили». Раздались возгласы: «Правильно, Иван! Правильно говоришь!».

Сколько я помню деда, всех мужчин он делил на тех, кто воевал, и на тех, кто не нюхал пороха. Ну и, конечно, те, кто прошел войну, были его друзьями, даже если он видел их впервые. Их дед приглашал к себе в дом, угощал, как он говорил, «чем Бог послал», и после выпитой рюмки-другой начинались разговоры, воспоминания, расспросы: кто где воевал, на каком фронте, ранен или нет, если ранен, то где, какие у кого боевые награды. При этом дед всегда доставал из шкафа костюм с наградами и с гордостью показывал собеседнику, рассказывая, когда и за что был награжден.

Дед всегда спрашивал собеседника, участвовал ли он в штурме Берлина. И если тот отвечал утвердительно, то дед, как бы извиняясь, говорил: «А я, понимаешь, 60 километров до Берлина не дошел. 16 апреля сорок пятого года, в первый день Берлинской операции, был ранен в грудь, пуля насквозь прошла легкие. Врачи сказали, что «в рубашке родился». Обидно, осталось рукой подать до Берлина, а брат не довелось». Эти слова дед всегда произносил с каким-то сожалением, а иногда и со слезами на глазах. Его успокаивали, говорили: «Иван, дякуй Богу, что жив остался. Радоваться надо».

После этого разговор шел о мирной послевоенной жизни, которая, как известно, была не сладкой.

Нужно было работать не покладая рук, растить детей, строиться. Ведь родную деревню немцы сожгли. Из двухсот с небольшим дворов 150 были превращены в пепелища. Вместо хат торчали одни печные трубы.

Нужно сказать, что и в мирное время дед оставался солдатом, для которого слово «надо» звучало как команда «вперед». Просьбы представителей местной власти сопровождать в город «голоса» избирателей или обоз с колхозным хлебом» всегда выполнял добросовестно: «Если надо - значит надо, и никаких вопросов». Более того, для него это было как очередное боевое задание.

Да и почему не боевое? После войны, вплоть до пятидесятих годов, в местных лесах еще бродили банды. Они вредили советской власти, грабили, убивали активистов. Сопровождая в город бюллетени или колхозный хлеб по лесным да болотным дорогам, можно было нарваться на бандитскую пулю. Это дед понимал. Он брал в руки двухстволку, набивал карманы телогрейки патронами и шел выполнять очередное задание.

В начале мая 1984 года дед попал в больницу. Когда я его навестил и спросил, как он себя чувствует, то услышал в ответ: «До Дня Победы доживу». Вот так, даже на больничной койке дед помнил об этом великом дне.

Дед мой ушел из жизни в мае 1984 года, а через год страна отмечала сорокалетний юбилей Победы. К сожалению, он не дожил до этого святого праздника...

И таких Иванов, на чьи плечи легла вся тяжесть войны, были миллионы. Более ста человек, дедовых земляков из небольшой деревни Паре, что на Пинщине, ушли на фронт. 44 из них сложили свои головы на полях сражений. Одни погибли под Варшавой, другие под Берлином, в Австрии, в Чехословакии. На одних пришли страшные сообщения – похоронки со словами: «Ваш сын пал смертью храбрых...», другие пропали без вести. И лежат они в братских безымянных могилах по всей Европе. Однако и тех, и других еще много лет после войны ждали матери, жены, дети. Никто не хотел верить, что их близкие, родные люди погибли. Все надеялись на чудо, но никто не вернулся.

Правда, совсем недавно выяснилась судьба земляка дедушки Паршутича Степана, долгие годы считавшегося пропавшим без вести. Оказалось, что он воевал в армии страны-союзницы по антигитлеровской коалиции и погиб в августе 1944 года в Египте. Конечно, утешение для родных не ахти какое. И все же это лучше, чем считаться без вести пропавшим. Теперь хоть внуки погибшего на чужой земле солдата смогут поехать в далекую африканскую страну и положить цветы на могилу своего деда.

К сожалению, уже нет в живых матерей и вдов солдат, погибших на той войне.

И сегодня мы, уже внуки победителей, говорим: «Честь вам, слава и вечная память, дорогие наши ветераны, воины Великой Отечественной войны, оставившие нам в наследство Великую Победу!»

А тем, кто здравствует и поныне, мы говорим: спасибо, что вы живете рядом с нами, и дай вам Бог здоровья еще на много лет.

Владимир ПАВЛОВЕЦ.

НА СНИМКАХ:

И.Д.Павловец и его орденская книжка.



ДОРОГІЕ ЗЕМЛЯКИ!



Імкліва, несупынна ляціць час. Не паспелі азірнуцца, як свет расквеціўся пяшчотнай вясновай палітрай. Па наваколлі паплыў духмяны водар маладой сакаўной травы. Вось-вось трапяткім полымем успыхнуць узнёслыя свечкі каштанаў, у бела-ружовай пене патонуць сады. Менавіта ў гэты самы прывабны час, калі ўсё ў прыродзе адраджаецца, пачынае буйна красаваць, прыходзіць да нас урачыстае светлае свята Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.

На жаль, з кожным годам радзее строй ветэранаў, усё менш застаецца на зямлі жывых сведкаў таго жудаснага ліхалецця. І таму вельмі важна сабраць да крупінкі ўсю балючую памяць аб вайне, перадаць яе нашчадкам без адзінай «белай плямкі», каб наступныя пакаленні ўсвядомілі вайну ў любым яе праяўленні як найвялікшае зло супраць чалавецтва і ніколі больш не дапусцілі новых крываваў трагедый. З гэтай нагоды ў сродках масавай інфармацыі з'яўляюцца шматлікія матэрыялы мемуарнай публіцыстыкі. Гэта хвалюючыя ўспаміны ветэранаў. Даволі своеасаблівай старонкай у раскрыццё гэтай неабдымнай тэмы сталі ўспаміны самых маленькіх сведкаў таго жаклівага часу - дзяцей вайны. Але ёсць яшчэ адна катэгорыя людзей, у якой таксама свая праўда, свая балючая памяць аб вайне. Гэта салдацкія ўдовы. На іх слабыя жаночыя плечы зваліўся непамерны цяжар фізічных і маральных пакутаў у ваенны і пасляваенны час, велізарная адказнасць за выхаванне дзяцей. З болей у сэрцы заўважаю, калі наведваюся ў родную вёску, як пусцеюць, зрастаюць былым падворкі, дзе самотна змоўклі хаты з чырвонымі зорачкамі. Зарастаюць сцяжынкi, па якіх перастаюць хадзіць чалавечыя ногі, пакідаюць зямны свет шматпакутныя салдацкія ўдовы. А разам з жанчынамі адыходзіць у незваротнасць іх памяць. І толькі ад нас залежыць - страціць гэтую памяць ці прарасціць яе, як цудадзейнае зерне, у сваіх душах.

Беражліва трымаю ў руках пажайцелы ад часу чорна-белы фотаздымак з адлюстраваннем вясковай пажылой жанчыны. Гэта Еўдакія Паўлаўна Быська, мая бабуля. Пільна ўзіраюся ў дарагія мне рысы. Але не трэба і здымак; я і так бачу яе ўдумлівай, з загадкавай хітрынкай, вочы, сцяжыначкі маршчынак, якія густа разбягаюцца ад вачэй, ад вуснаў, ад куточкаў рота. Дзіўна, але гэтыя маршчынкі зусім не псу-

Баразна ўсцяж поля і сэрца

юць яе мілага твару, а надаюць яму яшчэ большай прывабнасці. З-пад лёгкай хусцінкі непаслухмяна выбіваюцца бялютка-сівыя валасы. Жанчына цэлы дзень завіхаецца ў працы. Вось толькі прысела на хвілінку перавесці дыханне на маленькую лавачку пад сцяной роднай хаціны. Спрацаваныя, у сінніх жылках, далоні стомлена ляглі на накрытыя палінялым фартухом калені, адпачываюць. А я, гледзячы на гэтыя мазолістыя рукі, бачу, як хутка працуюць яны сярпом, жнучы залацістае калоссе, як увішна яны перабіраюць спіцы, вяжучы цёплыя шкарпэткі, з якім імпэтам наліваюць у кубкі сырадой, з якой любоўю гладзяць віхастыя чубы ўнукаў. Ужо з дзiesiąт гадоў няма бабулі на гэтым свеце. І ўсе гэтыя гады мне не хапае яе мудрай парады, яе добрага слова, яе праўдзівага споведу, дасціпнага жарту. Яна, салдацкая ўдава, якая спаўна спазнала нязбытную горыч самоты, на працягу свайго доўгага і цяжкага жыцця не страціла ў сабе пачуццё дабрыні, спагадлівасці, жаночасці. Яе душэўнага святла хапала на дзяцей і ўнукаў, на ўсіх акружаючых яе людзей. У маёй памяці яшчэ ярка жыве ўспамін, што нават у дажджлівае хмуранае надвор'е ў хаце бабулі я адчувала прысутнасць сонца. Сонца нагадвалі вялікія пахучыя бліны, выкладзеныя на саматканы ручнік, жоўтыя ходнікі ў прырэдным пакоі хаты, сонцам свяцілася бабуліна ўсмешка. Еўдакія Паўлаўна і Лука Аляксеевіч (яе муж), выхадцы з Заходняй Беларусі, якая ў перадаваенны час яшчэ была пад Польшчай, пераехалі на пастаяннае месца жыхарства ў вёску Радаўня Іванаўскага раёна па настойлівым жаданні апошняга. Вялікі праўдалюб, прыхільнік новай савецкай улады, Лука Аляксеевіч праводзіў у жыццё яе палітыку.

Кароткім было шчасце гэтай сямейнай пары. Шалёнай віхурай у мірнае стваральнае жыццё ўварвалася вайна. Лука Аляксеевіч працаваў у Іванаўскім ваенным камісарыяце, але, як сапраўдны патрыёт, не захацеў скарыстацца бронню і пайшоў абараняць Радзіму ад ворагаў. Бабуля засталася адна з трыма дзецьмі на руках. Побач не было нікога з радні. Да скону ўспаміналіся бабулі тры бярозкі за палявым прыгоркам, дзе яны развіталіся, калі дзед ішоў на вайну. Назаўжды запамніла яна ледзяное адчуванне жаху, калі яе з дзецьмі фашысты збіраліся расстраляць на родным падворку. Падстрэленай птушкай кідалася яна то да старэйшанькага Міцкі, які ўжо ўсё разумеў, то да меншанькай Надзейкі, якая яшчэ нічога не разумела, не ведаючы, каго ж з дзетак затуліць сабою, маліла чужынцаў аб літасці. Магчыма, яе мацярынская любоў тады выратавала сям'ю ад гібелі. Калі ж родная краіна святкавала пераможную вясну, мая бабуля аплаквала непапраўную страту. Свінцовай куляй апаліла яе спакутаваную душу вестка, якую прынёс паштальён: загінуў муж, два месяцы не дажыўшы да Перамогі. Пякучым болей

заходзілася сэрца жанчыны, калі худы змардаваны падлетак, яе старэйшы сын, пракладваў першую баразну па неўраджайным полі, якое выдзеліў сям'і калгас. Не, не па полі пралягала тая цяжкая баразна, а па збалелым сэрцы бабулі. Такімі ж крывавымі зарубкамі на сэрцы засталіся гады, калі чатырнаццацігадовая дачушка выпраўлялася ў далёкі свет на заробкі, бо адной жанчыне было не адолець будаўніцтва жылга (старая хатка зусім страхлела). Шмат разоў заходзілася ў плачы ад крыўды, калі ў адказ на просьбу аб мужчынскай дапамозе лавіла касыя недаверлівыя позіркi «мужніх» жанок. Калючымі іголкамі ўпіваліся ў грудзі неразумныя словы зайздросніц, калі яна атрымлівала ад дзяржавы ў дадатак да асноўных 20 рублёў пенсіі 8 «удовіных» рублёў. Але, наўздзіў усяму, не чарсцвела, не мялела яе душа. Па-ранейшаму з лагодай і разуменнем адносілася бабуля да людзей, не трымаючы ў сэрцы зла за іх свядома і не-свядома нанесеныя ёй крыўды, і сама прасіла ў людзей даравання. Для сваіх жа дзяцей заўсёды заставалася самай лепшай маці на свеце (дарэчы, усе тры заўсёды звярталіся да яе толькі на «вы»). Калі сям'я сярэдняга сына была на мяжы распаду, бабуля, якая ніколі далей як за Брэст не выязджала, не раздумваючы, паехала ў невядомую далёкую Сібір, дзе жыў яе Міхал, які ажаніўся там адразу пасля службы ў арміі. Аб чым гаварыла тады бабуля з дарослым сынам, невядома. Але і тут выратавала сіла мацярынскай любові. Чужая жанчына, якая так недарэчы парушыла сямейнае шчасце сына, назаўжды знікла з яго лёсу. Удзячная нявестка потым на працягу ўсяго бабулінага жыцця дасылала ёй раз у месяц пасылку з цукеркамі, настоямі гаючых траў для лячэння хворых суставаў і «чырвонец» грошай. Бабуля рэдка калі скардзілася. Але мы разумелі, што ёй усё жыццё нестала дзеда, не хапала гаспадара ў хаце. Час ад часу з цяжкім уздыхам вырываўся з яе грудзей ледзь чутныя словы: «Каб быў жыў гаспадар...» І я разумела, што ў іх - адчайная туга, бяссілле, у іх пакута і самота, няспраўджаныя жаночыя мары.

Яна магла б пры жаданні наладзіць сваё асабістае шчасце з адзінокім аднавяскоўцам. Але ў адказ на яго прапанову рукі і сэрца бабуля адкажала мужчыне: «Ты не зможаш палюбіць маіх дзяцей, як сваіх». Сваталіся да бабулі і тады, калі дзеці выраслі, і сама яна была ўжо ў сталым узросце. Але і тады бабуля мудра р а з в а ж а л а ,

што сваю старасць яна павінна дажываць каля сваіх дзяцей.

Старэйшы пайшоў на той свет заўчасна. І яна лічыла сябе вінаватай, бо не змагла засцерагчы яго, мала-летняга бязбацькавіча, ад непасільнай працы ў той галодны пасляваенны час, не магла без яго дапамогі пракладваць цяжкія барозны па камяністай раллі, і яе старэйшанькі, мабыць, надарваў тады сваё сэрца. Яна ніколі не аправілася ад гэтай страты. Дзякуй Богу, у бабулі яшчэ былі сын і дачка, былі яшчэ бязмежна любімыя ўнукі. Ужо зусім нямогла, адчувала бліzkую смерць, але не смерці баялася бабуля. Яна баялася памерці раней, чым адбудзецца шлюб унучкі. І так гора-ча, так шчыра маліла Бога, каб даў ёй пажыць, бо сапсуецца вяселле. Яна так самаахвярна зберагала ў сабе апошнія жыццёвыя сілы, што дажыла да ўнуччынага вянчання, адышоўшы ў вечнасць праз чатыры дні пасля яго. Незадоўга да смерці бабуля прасіла аб тым, каб мы не пакідалі яе сцяжынку, не далі ёй зарасці. І так добра мне, што жывая бабуліна сцяжынка, і што пралягае яна праз маё сэрца і кліча мяне ў родную вёску, да знаёмых з дзяцінства краявідаў, да старэнькай хацінкі, якую пякельная вайна памеціла зорачкай.

Думаецца: колькі жанчын засталіся без мужоў, пазбыліся жаночага шчасця! У кожнай з іх свае хітрасплярцены лёсу, свая жыццёвая біяграфія. Але яднае іх лёсы тое, што кожная з гэтых жанчын спазнала горкі смак удовінага хлеба, удалася наглыталася салёных удовіных слёз. Салдацкам ёсць пра што раскажаць нашчадкам. Нам ёсць у іх чаму павучыцца. Яны маюць поўнае права прайсціся ў святочны Дзень Перамогі ў ганаровым страі ветэраў. Бо ўсё іх жыццё - гэта подзвіг. Подзвіг у імя нашага шчасця. Яны таксама вартыя нашай павагі і захаплення.

Пакуль жывыя яшчэ салдацкія ўдовы, у кожнага з нас ёсць магчымасць прычасціцца святлом, якое шчодро выпраменьваюць іх душы.

Ірына СІНКЕВІЧ.

Мікола ПАНАСЮК

Перамогу святкуем штогод

**У чужынцаў злавешчая манія:
«На Усход... На Усход... На Усход...»
Ды з баямі прайшлі мы Германію,
Перамогу святкуем штогод!**

**Неба квецім да зорак салютамі
Над смугою тых страшных гадоў,
А у снах яшчэ ворагі лютыя
Непакоюць салдацкіх удоў.**

**Хто без весткі прапаў, а хто попелам
Адышоў без крыжа, без труны.
Кружыць бусел, смуткуе над поплавам,
Нібы сведка той страшнай вайны.**

22 красавіка 2010 года



БЕЛАРУСБАНК
Открытое акционерное общество «Сбергосударственный банк «Беларусбанк»

**65 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ**

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Примите самые искренние поздравления и пожелания по случаю 65-летия Великой Победы! Пусть этот святой праздник в веках останется данью памяти всем, кто ценой своей жизни добывал Победу, символом благодарности поколений за право жить, гимном величию подвига народа, отстаившего свободу и независимость Отечества.

Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким. Неиссякаемой энергии и оптимизма, тепла и уюта, покоя и душевного равновесия, благополучия и достатка в каждой семье. Мира и процветания нашей прекрасной Беларуси!

ЦБУ №112 ОАО АСБ «БЕЛАРУСБАНК»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной, семьи погибших и умерших воинов и партизан, жители нашего кооператива!

Правление, профком, первичная организация ОО «БРСМ» СПК «Ополь-Агро» поздравляет вас с праздником Победы. Мы высоко чтим подвиг павших и живых, известных и безымянных солдат Великой Отечественной. Вы не щадили свои жизни во имя торжества свободы и справедливости. Вы исполнили свой долг, разгромив агрессора, отстаивали для нас право быть гражданами свободной страны.

Мы преклоняемся перед вашим подвигом, высоко ценим ваш вклад в воспитание молодежи, в развитие демократии, в создание условий для достойной жизни людей.

Земной поклон, пожелания здоровья и добра всем, кто не щадил себя на фронте и в тылу, приближая День Великой Победы.

Искренне желаем вам доброго здоровья, долголетия, семейного благополучия, оптимизма.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, все труженики СПК «Горбаха-Агро»!

Примите сердечные поздравления с Днем Великой Победы!

Не забудем грозный сорок первый, Правый и Великий 45-й! Как же вы все вынесли, солдаты? Просто был героем каждый первый, Просто не вернулся каждый пятый...

Нельзя забывать тех, кто шел на встречу смерти по дорогам войны, кто в тылу своим трудом приближал эту ПОБЕДУ. Мы глубоко благодарны вам! Вы — наша гордость, наша живая история. Низкий вам поклон за мужество и верность, за честно прожитую жизнь! Всем желаем добра, благополучия, здоровья и бодрости!

Правление и профсоюзный комитет СПК «Горбаха-Агро».

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Мы поздравляем вас с любовью, И правнуки запомнят день, Омытый вашей чистой кровью, Когда всю цвела сирень. Чествуем погибших и живых, Тех, кто пал, Отчизну защищая, Имена навек запомним их, Жизнь они свою за нас отдали.

**Администрация и профком
УП «Ивановское ПМС».**

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, все работники коллектива нашего предприятия!

Послезавтра - 65-я годовщина со Дня Великой Победы. Для белорусского народа, отдавшего в этой войне множество жизней, память об этом - вечная. Она напоминает не только трагедию, но и неиссякаемый источник гордости за то, что наши отцы и деды, несмотря на смертельный террор, не подчинились гитлеровским оккупантам, а героически сражались с врагом не только на фронте, но и в партизанских отрядах, в подполье.

Желаем всем доброго здоровья и фронтовых сто грамм в День Победы над врагом человечества.

**АДМИНИСТРАЦИЯ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
СПК «БАКУНОВО».**

**Ветераны
Великой Отечественной войны!**

С чувством глубокой благодарности обращаемся к вам и желаем каждому из вас мирного неба над головой, счастья в детях и внуках, светлых и теплых дней, душевного спокойствия и долголетия. Вы совершили почти невозможное — разгромили самого страшного врага рода человеческого — германских фашистов. Это вам стоило мучений и крови.

С наступающим Днем Победы каждого из вас!

**Администрация и профсоюзный комитет
Ивановской ПМК-61.**

Ветераны Великой Отечественной!

9 мая — День Победы. Для каждого из нас память о войне незабываема, свята. Она наполнена и трагедиями, и великой гордостью за наш народ, который не подчинился фашистскому зверю и разгромил его в великих битвах Сталинграда, Курска, Будапешта, Кенигсберга и Берлина.

Дорогие ветераны войны, вы прошли через этот ад. За вами стоит прошлое, обогренное боями. Накануне Дня Победы выражаем вам, наши дорогие, безграничную признательность и желаем здоровья и добра!

**Администрация Ивановского
Государственного унитарного
строительного предприятия
«Передвижная механизированная
колонна №12».**

Ветеранам Великой Отечественной войны, всем нашим труженикам!

Поздравляем вас с Днем Победы! Вы совершили великий подвиг, и жить ему в веках!

Вечная память погибшим! Вечная слава живым! Пусть каждый ваш день освещается ярким солнцем!

Наша Победа — одна на всех: и тех, кто воевал на фронте, и тех, кто дрался в тылу врага, и тех, кто был в подполье, и тех, кто мучился в оккупации, и тех, кто сутками работал у станков, делая все возможное для ее обеспечения.

Счастья и долгих лет вам, дорогие ветераны и все белорусы!

Администрация и профсоюзный комитет СПК «Ляховичи».

Дорогим ветеранам войны!

В эти праздничные, солнечные майские дни мы, как всегда, отдаем дань уважения Вам за беспримерное мужество, которое проявили Вы в дни тяжких сражений на фронтах, в партизанских отрядах против врагов рода человеческого — нацистов Германии.

Примите наш низкий поклон.

С Днем Победы!

**Администрация и профсоюзный комитет ОАО
«ИВАНОВАРАЙАГРОСЕРВИС».**

Ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Ивановского района!

Поздравляем вас с великим праздником — Днем Победы!

Пусть никогда не покидает вас здоровье, подольше продлится ваш век, и как можно больше у вас будет светлых и радостных дней.

**Администрация
и профсоюзный комитет
ОАО «Белсолод».**

И часто, часто в чистые их сны
Врываться будут голоса войны.
П.Панченко

Военная тайна

Бабка Меланья прожила девяносто четыре года. А когда в семьдесят пятом ее отнесли на погост, ушла вместе с ней и ее «военная тайна».

Хата Меланьи стояла у переезда. Немцы, которые его охраняли, частенько заходили к ней во двор: погреться, выпить воды, а то и бесцеремонно пошарить в курятнике. Был среди них немолодой уже ефрейтор Ганс, который говорил по-польски. Знала польский и бабка Меланья.

Управившись по службе, немец присаживался на призбу бабкиной хаты, выстукивал нском сапога в дворовой пыли тирольские вальсы. Справив свои хозяйские дела, подсаживалась к нему бабка Меланья, перебирая узловатыми пальцами загривок рыжей кошки. Ганс частенько доставал из кармана гимнастерки фотокарточки. Меланья уж сколько раз смотрела их. На той, что была с оторванным уголком, стояли два мальчугана у большого новенького велосипеда. Старший небрежно придерживал его за седло, а тот, что поменьше, в сбитых сандалиях, гордо держался за никелированный руль. На другом снимке исподлобья смотрела в объектив молодая сухошавая фрау. Сидела она у покрытого вязаной скатертью стола и держала в руках малюсенькую кофейную чашечку. На третьем они сфотографированы на крыльце аккуратного домика среди цветущего жасмина, а на нижнем ступеньке лежал лохматый смешной щенок. Ганс гордился своей Аннет, говорил, что она образцовая жена: кирхе киндер, кюхе, что дом Гансу достался от отца в небольшом городке Визенталь, что жена живет одна: парни тоже «зольдаты», а руки скучают по работе: до войны Ганс был механиком на мукомольне. Меланья деликатно разглядывала эти снимки и думала: как хорошо, что в тридцать шестом на Троицу уговорила родню сняться на карточку, где она сидит в синей шерстяной юбке с белым батистовым платочком в руках. А рядом дочки с семьями, и Егорка у нее на коленях: внуку нет еще года, и он смешно тарашит глазенки. Да Вася, племянник, в белой накрахмаленной рубаше и в таких же, как у немchonka, стоптанных сандалиях. И фотограф тогда насмешил: все пел смешную песню «чижик-пыжик» и обещал, что вот-вот из аппарата вылетит птичка. Все эти разговоры были бы похожи на дружбу, если бы Ганс не пришел завоевывать чужую ему землю, а у бабки Меланьи не заходило сердце от страшных военных вестей.

Еще с вечера начал моросить неспешный прохладный дождь. Вот почему, когда раздался осторожный стук в окно, бабка Меланья не сразу разобралась, что кто-то просится в избу. Испуганно подхватила и, приставив козырьком ладонь ко лбу, стала глядеться в заоконную темень. А встретившись глазами с ночным гостем, ахнула и, торопливо перебирая босыми ногами по стылому полу, побежала открывать. На пороге, в старом отцовском ватнике, стоял племянник Вася с винтовкой за плечами. На впалых щеках - островки небритой щетины. Не партизан - слезы. Они и бежали потом по щекам Меланьи, капая



на ручник, который бабка держала, пока Вася умылся; а затем на краюху хлеба, что толстым ломтем резала к его столу; да льняную тряпицу, в которую заворачивала круто посоленное сало; на закуску, что поставила для выпечки хлеба партизанам.

А утром Васек заспался. Она же не стала его будить. Стояла, смотрела в утреннем сумраке на тонкие ключицы в вороте натальной рубашки, на заостренный подбородок. Решила, вот уложит хлеб, подоит Лыску, чтобы выпил на дорожку парного молока, тогда и поднимет вояку. Гремела подвойником, отцеживала молоко, когда неожиданно откинулась щеколда, и в хату зашел Ганс. Уж как крадучись ходила доить, видно, углядел немчура. Да и аромат хлеба разве утаишь? Пока разогнулась от дойки, заметила, как цепко смотрит он на прикрытые ручником караван и Васьины сапоги в засохших моховых катышках, как быстро шарит глазами за ситцевый полог запечья. И просто затылком почуяла, как перестал дышать, затаившийся там, Вася. Когда же через секунду Ганс кинулся за порог, Меланья схватила кочергу и перегородила дверь. Так они и стояли в сенях, глядя друг другу в глаза: «матка» и немец. Тот обескураженно попятился, судорожно шаря рукой по кобуре, а Меланья, толкнув его в грудь кочергой, вдруг рванула пистолет на себя. От неожиданности Ганс завалился в клеть, неловко хватаясь за косяк. Накинув на дверь крючок, бабка Меланья размахнулась и зашвырнула черный металл в жухлую картофельную ботву, а сама бросилась торопливо собирать мешок с харчами, туда же запихнула чистые сухие портянки, да все совала Ваське в карман желтую наливную антоновку... и мелко и сторожко крестила. А когда он ушел мимо хлева, за летошними стожками, потерянно опустилась на табурет и сидела, не помнит уж сколько, смотрела на мелко дрожание пальцы и все оттирала и оттирала на указательном масляное елкое пятно. Потом встала и пошла открывать Ганса. О чем они там говорили, когда Ганс ел посоленную краюху, когда потом искали меж картофельных гряд пистолет, и почему немецкий ефрейтор не донес на партизанскую «матку» - все это осталось «военной тайной» бабки Меланьи.

В марте сорок пятого получила Меланья серый армейский конверт с извещением, что ее племянник Василий умер от ран в госпитале местечка Визенталь в Германии.

Эмма НАУМОВА
(с благодарностью Ирине Лагодич,
ученице Снитовской школы,
за собранный материал «Интервью с детьми,
которые пережили войну 1941–1945 гг.»).
Рисунок Янки РОМАНОВИЧА.

(Продолжение следует)



День Победы

Мы не забудем о героях

Ведь они были такими же, как и мы, обыкновенными, непоседливыми 14-ти и 15-летними девочками и мальчишками. Они ходили в школу, влюблялись и мечтали стать летчиками, врачами, учителями. Многие из них могли бы быть великими учеными, артистами или писателями. А страшная война оборвала их жизнь на самом взлете. Но и эта, самая малость, не была потрачена ребятами военных лет напрасно. Они мужественно боролись с фашистами и стали настоящими героями своей родины, СССР.

Огромное впечатление произвело на учеников 7-8 классов средней школы № 4 г.Иванова мероприятие, посвященное юным героям Великой Отечественной войны, которое организовали для своих воспитанников Мария Николаевна Лысуха и Светлана Геннадьевна Типун. Стихи о сверстниках проникновенно, с особой выразительностью и сопереживанием к событиям прошлых лет прочитали Оля Задернюк, Кристина Трубей и Наташа Шульган из 8 «В» класса. В голосах Вани Шедько и Оли Яромич из 7«В» класса слышались нотки особой гордости за юных героев, отдавших свою жизнь за наше светлое настоящее. В конце программы прозвучали военные песни, которые вот уже 65 лет не дают нам забывать о тяжелых боях и сражениях...

В глазах у ребят блеснули слезы. Расходились молча. Каждый задумался о том, что же он может сделать сегодня для своей Родины?

Наверное, сохранить память о героях и хорошо учиться, а если придется - повторить их подвиг.

Маша ФЕДУРЮК, ученица 8 «В» класса СШ №4 г.Иваново.

Кроссворд «Пафос Победы»

- По горизонтали:**
- Широкая, почетная известность, всеобщее признание ратных заслуг.
 - Решительное столкновение крупных армейских сил на Курской дуге в августе 1943 года.
 - Популярная советская актриса, снявшаяся в фильме «Встреча на Эльбе».
 - Одно из государств антигитлеровской коалиции.
 - Украинский писатель, публицист, автор сборника «Фронт в эфире».
 - Американское судно, на борту которого 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
 - Участок наблюдения, обстрела территории противника.
 - Орган управления в вооруженных силах.
 - Лечебное заведение при войсковой части.
 - Город, в честь освобождения которого в Москве был впервые произведен салют.
 - Личный состав команды корабля, самолета, танка.
 - Русский писатель, автор повести «Подполковник медицинской службы».
 - Кинодраматург, по сценарию которого поставлен фильм «Баллада о солдате».
 - Город близ Берлина, где в 1945 году состоялась конференция глав правительств Советского Союза, США и Англии.
 - Кинорежиссер, создатель фильма «Мир входящему».
 - Тактические занятия большого количества войск в условиях, приближенных к боевым.
 - Вооруженный отряд охраны и сопровождения.
 - Группировка гитлеровских войск, пытавшаяся овладеть Ленинградом.
 - Род войск, в которых служил боец Василий Теркин.
 - Создатель эпического киноцикла «Освобождение».
 - Сооружение для стоянки и ремонта самолетов.
 - Способ воздушного боя, при-

мененный В. Талалихиным при обороне Москвы.

По вертикали:

- Автор пьесы «Нашествие».
- Неприятель.
- Страна, в столице которой в 1943 году состоялась встреча руководителей союзных государств.
- Белорусский композитор, сочинивший вокально-симфоническую поэму «Вечно живые».
- Слав меди с различными элементами, используется в авиационной и ракетной технике.
- Роль, которую в годы войны исполнял на всесоюзном радио Юрий Левитан.
- Вид изобразительного искусства агитационного характера, широко использовавшийся в военное время.
- Старинное полевое укрепление.
- Белорусский писатель, участник партизанской борьбы на оккупированной фашистами территории.
- Командир взвода, защитник Брестской крепости.
- Воинский чин Героя Советского Союза Л. Доватора, командовавшего в годы войны казачьим кавалерийским корпусом.
- Автор повести «Обелиск».
- Блокада.
- Город в Италии, один из значительных опорных пунктов Движения Сопротивления.
- Русская писательница, посвятившая героическим делам детей трилогию «Васек Трубачев и его товарищи».
- Немец, создавший антифашистские романы «Топор Вандсбека», «Огневое затишье».
- Солдатский амулет.
- Известный российский актер, снялся в фильмах «Волочаевские дни», «Большая жизнь».
- Советский конструктор боевых самолетов.
- Политический роман о войне А. Чаковского.
- Скрытый подкоп в сторону противника.
- Основное армейское подразделение.

Этот день мы приближали как могли...

Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после завершения войны, но без нее сегодняшняя рассказ о военных песнях был бы неполным. Песня «День Победы» была создана поэтом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию великой даты. Впервые эта песня прозвучала на праздничном концерте в московском Кремле в исполнении Льва

Лещенко. На предварительном прослушивании песни некоторые члены партии остались недовольны композицией, ее даже назвали «цыганской». Но на концерте песня «День Победы» настолько понравилась Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После этого «День Победы» навсегда остался в репертуаре военных песен.

«День Победы»

Слова В.Харитонova
Музыка Д. Тухманова

День Победы,
как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем
таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали,
как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали,
как могли.


Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость

Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Здравствуй, мама,
возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться
по росе.

ПолЕвропы прошагали,
полЗемли,
Этот день мы приближали,
как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Прослушивая песни о Великой Отечественной войне, мы словно переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидавших их возвращения, и то неопишное состояние счастья, которое испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 года.



Составил Иосиф КАРПЫЗА.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ТЕХНИКОМ-СТРОИТЕЛЕМ ИЛИ ТЕХНИКОМ-МЕХАНИКОМ?

Тогда не проходи мимо учреждения образования «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева», которое объявляет в 2010 году набор учащихся на дневное и заочное отделения по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» на основе базового и среднего образования с квалификацией техник-строитель, «Мелиорация и водное хозяйство» на основе базового и среднего образования с квалификацией техник-гидромелиоратор, «Строительство дорог и транспортных объектов» на основе среднего образования с квалификацией техник-строитель, «Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» на основе базового и среднего образования с квалификацией техник-механик, «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» на основе базового и среднего образования с квалификацией техник-механик.

Поступающие в колледж на основе базового образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ», «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» сдают два вступительных экзамена: по белорусскому языку или русскому языку (диктант), по математике (устно), а для специальности «Мелиорация и водное хозяйство» - проводится конкурс документов об образовании с отметками не ниже 3-х баллов.

Поступающие в колледж на основе среднего образования по специальностям «Строительство дорог и транспортных объектов», «Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ», «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» представляют в приемную комиссию сертификаты ЦТ по языку и математике, а для специальности «Мелиорация и водное хозяйство» - проводится конкурс документов об образовании с отметками не ниже 3-х баллов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ **с 15 июля по 29 июля; среднего образования - с 15 июля по 8 августа** на бюджетной основе, по 14 августа на условиях оплаты; НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ **с 1 октября по 30 ноября**.

Всем иногородним учащимся предоставляется общежитие. Желающие имеют возможность получить водительское удостоверение категории «В», «С» и тракториста.

При колледже организуются платные подготовительные курсы. За дополнительной информацией обращаться в приемную комиссию:

г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 25, главный корпус, 2 этаж, аудитория 26. Контактные телефоны: ответственный секретарь приемной комиссии - (80165) 32-31-69, 34-11-18.

Дополнительную информацию можно также получить на сайте: www.PGATK.by
Адрес электронной почты: yorggamt@tut.by

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1.5 т.
Тент, пять
пассажирских
мест.

Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

В салон связи МТС, Life:
требуется

СОТРУДНИК
ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

ТРЕБОВАНИЯ: умение
общаться с людьми,
ответственность,
коммуникабельность.
Предпочтительно де-
вушка.

Форма оплаты сдельно-
премиальная.
Тел. 8-029-178-65-03.

УНН 290566924

ОКНА
из ПВХ
LG Chem
Изготовление
Гарантийное
обслуживание
Замер и доставка
бесплатно
МТС (029) 790-38-74
Velcom (029) 999-75-24
Кредит
Качество, которому доверяют!

РЕМОНТ

холодильников,
морозильников
по городу
и району.
ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:
8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

Продам
комбикорм

Тел. 8-029-790-94-97.
ИП Конончук И. А. УНН 290820818

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
intel
Современный эталон роскоши
Текстура Более 300 расцветок
Глянecь **РАССРОЧКА 0%**
Мат **СКИДКИ ДО 15%**
Сатин Исполнение заказа 1-3 дня
VELCOM: 641-53-00 МТС: 801-02-50

ОДО "ПОЛЕСКИЙ РЕГИОН" Г. ПИНСК
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
ПРОФНАСТИЛ, ЛИСТ (оцинк. краш.), ФЛЮГЕ-
РЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, МАНСАРДНЫЕ
ОКНА, ДОСКА ПОЛА, ЕВРОВАГОНКА
Тел.: 8-0165-34-31-65, 8-044-479-65-04, 8-029-110-65-46.
УНН 290491781

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ?
Добро пожаловать в магазин "Расада"
лаки, краски, эмали, грунтовки, цемент,
смеси строительные, панели ПВХ,
метизы, рубероид, пергамин,
окна ПВХ, системы утепления.
А также, вы можете приобрести с доставкой:
от 63 руб. блоки Г/С, блоки Демлер,
шпифер, гипсокартон.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Наш адрес: г. Иваново, ул. Ленина 93
Тел.: 5-63-42, 8-029-622-46-18
УНН 290432655

СЕТКА-РАБИЦА
любые
размеры
✓металлическая, оцинкованная,
полимерная (цвета разные);
✓заборные столбики и проволока для
натяжки сетки;
✓колючая проволока.
ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90,
336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНН 290484543 ОДО "Лармгруппсервис"

ВХОДНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
и межкомнатные
МДФ,
ОКНА ПВХ
Тел.: 8-029-692-03-11,
8-0165-31-96-87.
ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

Газ, котлы, газ.панты, стабилизаторы, программаторы
IMMERGAS, ARISTON
GEFEST, BUDER
ОТОПЛЕНИЕ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ
тел:8-029-671-59-04vel.
8-029829-11-10;642-98-63 мтс
и.п. Леончук С.А. УНН 290433539

ПЕРЕТЯЖКА
И РЕМОНТ
МЕБЕЛИ
Тел.: 8-029-722-64-74,
8-01645-2-46-59.
ИП ШУТКО А. Г. УНН 290829019

Продаются
ОТРУБИ, МУКА,
КОМБИКОРМ.
Тел.: 2-42-12,
8-029-728-64-78.
ИП Алатырцев В. В. УНН 290109402

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила,
прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу
в наличии и под заказ.
Телефоны: **5-64-76, 8-029-223-44-89,**
8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташниц» УНН 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

Правление Ивановского райпо
ПРОВОДИТ АКЦИЮ
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
на базе магазина № 5, расположенного по адре-
су : г. Иваново, ул. Красных партизан, 5 а (в
районе автовокзала) в период с 5 мая по 10 мая
2010 г. обслуживание ветеранов, участников,
инвалидов Великой Отечественной войны будет
производиться с минимальной торговой над-
бавкой (10%) на все группы товаров (при наличии
удостоверения), по желанию могут быть сформиро-
ваны подарочные наборы от 20 000 до 30 000руб.
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Правление Ивановского райпо поздравля-
ет вас с этим замечательным праздником
- 65-й годовщиной Великой Победы!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни и просим посетить наш магазин.

ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ПОДАРОК
+ ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ СУПЕРЛОТО.
Скидки до 20%. Тел.: 8-029-129-12-29,
8-029-879-00-79
ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

ИВАНОВСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХРАНЫ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
МИЛИЦИОНЕРЫ МЛАДШЕГО НАЧССТАВА.
ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидату на службу
в строевые подразделения милиции
Департамента охраны МВД
Республики Беларусь:
1. Гражданство Республики Беларусь.
2. На службу принимаются лица мужского пола,
прошедшие срочную службу во Внутренних войсках
МВД Республики Беларусь, Пограничных войсках
Республики Беларусь, Вооруженных Силах Респу-
блики Беларусь.
3. Возраст до 25 лет.
4. Годные по состоянию здоровья и физически
подготовленные к службе в правоохранительных
структурах.
5. Имеющие положительные характеристики с
мест работы (учебы, службы).
Телефоны для справок: **2-25-91, 2-44-22.**
Адрес: г. Иваново, ул. Ленина 17 каб.16,17.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Белгосстрах предлагает вам новую услугу - прием
государственной статистической отчетности "От-
чет о средствах по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний" формы 4-страхование (Бел-
госстрах) через сеть Интернет. Данная услуга пред-
полагает использование электронной цифровой
подписи.
Для получения **универсального ключа** элек-
тронной цифровой подписи необходимо обратиться
в РУП "Информационно-издательский центр по на-
логам и сборам" по адресу: **г.Брест, ул. Советская,**
д.46, к. 216 тел. (0162) 21-04-90, 23-99-06.
Обращаем ваше внимание, что получив уни-
версальный сертификат открытого ключа, общая
стоимость которого составляет 316240 рублей, вы
получаете возможность предоставлять в налоговые
органы налоговые декларации (расчеты) и отчеты
формы 4-страхование (Белгосстрах) в Белгосстрах в
электронном виде.
Страхователям, которые получили сертификат
открытого ключа электронной цифровой подписи
стоимостью 271400 рублей (который предназначен
исключительно для предоставления в налоговые
органы налоговых деклараций (расчетов), необхо-
димо в РУП "Информационно-издательский центр
по налогам и сборам" доплатить 44840 рублей и
заключить дополнительное соглашение о расшире-
нии области применения электронной подписи для
предоставления отчетности 4-страхование (Белгос-
страх) в электронном виде.
При наличии универсального ключа электрон-
ной цифровой подписи вы получаете возможность
оформлять и представлять отчеты формы 4-стра-
хование (Белгосстрах) в электронном виде на сай-
те **Белгосстраха www.bqs.by** без необходимости
личного обращения в обособленные подразделения
Белгосстраха. Представление отчета на бумажном
носителе в этом случае не требуется. Это позволит
экономить вам расходы по составлению и пред-
ставлению отчетности.
Отчеты за I полугодие 2010 года будут прини-
маться только в электронном виде.

Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Установа "Рэдакцыя газеты
"Чырвоная звязда"
і праграмы радыёвяшчання
"Гаворыць Іванава"
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,
на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812
Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ
Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай
настойна-выдавецкай сістэме, аддрукавана
афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага
ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42.
Аб'ём - 3 друкаваныя аркушы. Фармат 600x420 мм.

ТЭЛЕФОНЫ:
галоўнага рэдактара 2-12-63
адказнага сакратара 2-20-01
загадчыка аддзела
аграрнай палітыкі 2-15-02
Аддзел рэкламы - 2-15-02
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by САЙТ: WWW.JANOW.BY
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36
аператараў	2-15-38
бухгалтара	2-16-46
раённага радыё	2-14-03

ISSN 2015-8006
7 72075800007

Программа ТВ РЕКЛАМА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА". E-MAIL: ZVIAZDA@BREST.BY, ТЕЛ. 2-15-02

Поздравляем!

От всей души поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку и прабабушку **Екатерину Артемовну МАНЮК** с юбилеем!

Пусть годы проходят, не надо грустить, ведь сколько отпущено, надо прожить. Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки, пусть радость приносит и дети, и внуки. Пусть ангел жизнь Вашу хранит и Бог во всем благословит. Дети, внуки и правнуки.

ПРОДАЕМ
по низким ценам
**МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ;
МОТОБЛОКИ «ОКА»**,
б. л. с. и навесное
оборудование к нему.
Гарантия 1 год.
Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25,
8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906

ЦВЕТЫ
оптом и в розницу:
• **ПЕТУНИЯ** всех сортов,
• **ПЕЛАРГОНΙΑ**,
• **СУРФИНИЯ**,
• **ВЕРБЕНА, БЕГОНΙΑ**.
г. Иваново, ул. Совет-
ская, 125А. Тел.: 2-63-
89, 8-029-528-24-84.
УНН ВА 6554195

**ООО "СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ
"ПИОНЕР"
ПРИГЛАШАЕТ**
строительные орга-
низации и предпри-
имателей г. Иваново
и Ивановского района
на встречу с руково-
дителями, которая
состоится **14.05.2010**
г. по адресу: г. Ивано-
во, ул. Советская, 10,
где вы можете ознако-
миться с продукцией
завода, обсудить усло-
вия взаимовыгодного
сотрудничества, полу-
чить ответы на интере-
сующие вас вопросы.
Справки по телефону:
2-83-74, 2-83-73.
С уважением, администрация.

Оптимальный выбор!
**КАЧЕСТВО,
НАДЕЖНОСТЬ,
УДОБСТВО!**

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО У НАС!
Новинка энергосбережения.
До 1 августа 2010 г. —
заполнение стеклопакетов
инертным газом АРГОН
БЕСПЛАТНО!

Новое окно
с коэффициентом
сопротивления
теплотеплопередаче
1,12 м²·°С/Вт

мотольские ОКНА
отличные окна по честной цене!

г. Иваново
ул. Ленина, 3
(1652) 2-37-67
(029) 724-19-98
(029) 634-53-66

ПРОДАЮТСЯ
ДВЕРИ
металлические
и межкомнатные
(500 моделей),
СТЕКЛО (25 видов),
**ВАГОНКА, ПЛИНТУС,
ДОСКА ПОЛА.**
Тел. 8-033-6-404-404
(рынок "Альфард",
павильон №44).
УНН 290024478

**ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ**
Замер и монтаж лестниц.
Установка дверей, арок.
Тел.: 2-68-20, 8-029-
821-26-62.
ИП Демьянчук В. В. УНН 290816827

**Представитель в г. Пинске
ООО БрестСталь**

✓ **МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА** (широкая гамма цветов) и комплектующие
✓ **ПРОФНАСТИЛ** (в наличии и под заказ)
✓ **ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**
✓ **САЙДИНГ, СОФИТ** (подшивка крыши)
✓ **ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ «Ондулин»** и «Ондура»
✓ **мансардные окна, окна ПВХ**
✓ **ворота секционные «Алютех»**
✓ **шифер, утеплитель «Изолвер»**

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel), 8-029-635-35-64 (Vel), 8-029-800-96-72,
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).
ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. Лиц. №14450/0483492 от 17.06.2008г.

Время работы
с 9.00 до 18.00.
Выходной - воскресенье

**надежный
партнер**

**Изготовление мебели
по индивидуальным заказам**
**КУХНИ; ШКАФЫ-КУПЕ;
ДЕТСКИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ.**
**ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШЕ 2500000 -
КОМОД В ПОДАРОК.**
Тел.: 8-029-949-33-68 (Vel), 8-029-150-15-45
(Vel), 8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНН 290501577

**Правлением Ивановского райпо
с 3 по 31 МАЯ 2010 ГОДА
ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК
ПО ЗАГОТОВКЕ И СБОРУ МАКУЛАТУРЫ.**

Просим учебные заведения, организации, распо-
ложенные в зоне обслуживания торговым предприя-
тием, население принять активное участие в заготовке
и сборе макулатуры.
Закупочная цена от населения за 1 кг - 50 руб.
**Закупочная цена от организаций
и юридических лиц - 10 руб.**
Оплату за сданную макулатуру гарантируем своев-
ременно. Прием макулатуры осуществляют все торго-
вые предприятия системы Ивановского райпо.

**ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ**

КРАП
**Травяная
антехник**

г. Иваново, ул. Ленина, 29
Тел.: 8-033-643-14-66, 8-029- 80-60-594.

**КАЧЕСТВЕННАЯ
САНТЕХНИКА**

смесители, унитазы, умывальники, счетчики воды, мойки нерж., ван-
ны чуг. (Италия, Россия), ванны сталь. (Италия), ванны акрил. (Поль-
ша, РБ), полотенцесушители нерж., мебель для ванных комнат, ду-
шевые кабины, душевые боксы, аксессуары, комплектующие.

ДОСТАВКА

УНН 290415459

**БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ;
КИРПИЧ; СМЕСИ
КЛЕЕВЫЕ; ЦЕМЕНТ;
ШИФЕР; ИЗОКРОВ;
МЕТАЛЛОПРОКАТ.**
Тел.: 8-01643-56-3-33,
208-68-90, 723-94-92,
674-11-34 (МТС), 779-
62-93 (Vel).
ООО "Агро-Запад Инвест" УНН 290505983

**Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер,
КЛЕЙ для кладки блоков;
ПЛИТЫ перекрытия; МИН-
ВАТУ; ПЕНОПЛАСТ. Тел.:
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60.
ИП Храпко С.И. УНН 290729161**

ALTEZA
Все будет гладко!
Наличный, безналичный расчет
WWW.alteza.by
сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

**НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ**
(8-029) 943-28-82, 793-28-82
ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные,
вертикальные,
бамбуковые,
деревянные, роллеты,
противомоскитные
сетки.
Тел.: 8-029-727-45-
12, 8-044-462-45-10,
8-029-829-66-36.
ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

**РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ**
• Большой выбор
тканей.
• Пенсионерам -
скидка.
• Разнообразный
дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36,
8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07
выд. Слуцким РИК

ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ
**ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ЗА 1-3 ДНЯ**

Собственное производство конструкций
и стеклопакетов. Замеры, доставка, монтаж.
• Профиль: Funke Gruppe (Германия)
• Фурнитура: Roto NT (Германия)
• Немецкие технологии

Неоспоримое качество
Возможна продажа в кредит без процентов и справок
частное торгово-производственное унитарное предприятие

ГЕВОПЕЛ
тел./факс: 2-59-07, 2-52-88,
GSM: +375 (29) 682-46-18, 209-12-48
г. Иваново, ул. Ленина, 127 а
УНН 290376292

ПРОДАЮТСЯ
**БЛОКИ г/с, фундамен-
тные (демлер). Кирпич
любой. Доставка.**
Тел.: 8-029-728-99-95,
8-01652-24-5-45.
ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

**Требуется
ВОДИТЕЛЬ
кат. "Е".**
Тел. 8-029-119-02-31.
ЧТУП "СОЛОШИК ТРАНС"

**НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ**
Производство Россия, Франция

**Быстро.
Качественно и надежно.
Широкий выбор
цветов и фактур.**
Гарантия - 10 лет. Система скидок.
Тел. 8-029-803-74-20.
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446

Предлагаем для частных лиц и организаций
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
новую и б/у производства Европа:
картофелесажалки, картофелекопалки,
опрыскиватели, разбрасыватели
минеральных удобрений,
плуги отвальные, бороны дисковые,
окучники, рассадопосадочные машины,
комбайны картофелеуборочные,
пресс-подборщики, запасные части и др.

Контактные телефоны:
8(029) 525-60-75, 8(029) 222-20-45
8-029 393-30-45

Возможна доставка по РБ
Лиц. № 14010-0412563 от 16.08.2008-16.08.2013. УНН 290710849 ИП Попович

ОКНА №1 В БЕЛАРУСИ!

**Отличные
ОКНА!**

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Отличные цены. Кредит.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25а
тел. 2-22-88; 8-033-328-54-03, 8-029-993-09-31
УНН 290817558

Понедельник, 10 мая

1 7.20 Мультфильмы «Дюймовочка».
7.50 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Nota Bene.
9.35 В мире моторов.
10.00 Худ.фильм «Белорусский вокзал».
12.10 Док. фильм «Великая война» (Россия-Украина). Фильм «Курская дуга».
13.00 Худ.фильм «На безымянной высоте» 1, 2 с.
15.10 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «На безымянной высоте».
17.25 Док. фильм «Фортификация».
18.05 «Культурные люди».
18.35 «Арена».
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Владимиром Жбановым.
19.30 «КЕНО».
19.35 Концерт Валерия Леонтьева.

21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Зависть богов».
 7.00 ОНТ представляет: «Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 Контуры.
10.10 «Здоровье».
10.55 Пока все дома.
11.50 «Счастье есть».
12.40 «Фазенда».
13.20 Худ.фильм «В шесть часов вечера после войны».
15.00 Премьера. Песни нашей Победы. «День Победы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Сериал «Диверсант».
21.05 «Достояние Республики».
0.05 Док. фильм «Королевские каникулы».

 6.50 Военно-приключенческая киноповесть «Девочка ищет

отца».
8.15, 12.40, 18.50 Монологи о войне.
8.25 «Звезда». Гала-концерт лауреатов телевизионного фестиваля армейской песни.
9.45 В этот день.
9.50 Док. фильм «Линия жизни. Врачи войны».
10.20 Худ.фильм «Рябиновый вальс».
12.10 Док. фильм «Выпускной на минном поле».
12.50 «Пра мастацтва».
13.15 Экспедиция. Избранное.
13.20 «Памяць. Векапомныя дні былых франтавікоў».
13.50 Внеклассный час.
14.05 Бухта капитанов.
14.45 Худ.фильм «Судьба» 1, 2 с.
17.45 «Мы-беларусы». Концерт.
19.00 Худ.фильм «Торпедоносцы».
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия-Финляндия. Прямая трансляция.
23.30 Футбол. Чемпионат

Англии. Обзор тура.
0.25 Живой звук.
 6.50 Худ.фильм «СОЛДАТЫ».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05, 17.10 «Званный ужин».
11.00 «Большой город».
11.40 «Звездный ринг».
Александр Маршал против группы «ATLANTICA».
12.50 Худ.фильм «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Добро пожаловать».
17.00 «Наше дело».
18.05 Худ.фильм «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.40 «Столичный футбол».
23.10 НеЮбилейный вечер. Сергей Безруков.

 7.00 Владимир Епифанцев, Александр Тютин

и Анна Тараторкина в военно-патриотическом фильме «Смертельная схватка».
Россия, 2010 г.
10.20 «Утренняя почта с Ларисой Грибалево».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.00 «Смехопанорама».
12.30 Худ.фильм «Шел четвертый год войны».
14.10 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». Города воинской славы. Туапсе.
14.40 Худ.фильм «Дневной поезд».
16.25 Худ.фильм «Когда деревья были большими».
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Продолжение.
21.10 Худ.фильм «Караси».
23.15 «Ничего личного».
Информационно-сатирическая программа.

23.30 Худ.фильм «Русская игра».
 5.50 Худ.фильм «Приступить к ликвидации».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Первая кровь».
11.15 Док. фильм «Забывтый парад».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Худ.фильм «Чаклун и Румба».
14.55 Худ.фильм «Реквием для свидетеля».
16.00 «Сегодня».
16.20 Худ.фильм «Реквием для свидетеля».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Отставник».
21.15 Худ.фильм «Отставник-2».
23.05 Сериал «Ментовские войны».

Вторник, 11 мая

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 19.30, 23.55 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05 Худ.фильм «Родина или смерть».
10.35 Док. фильм «Великая война» (Россия-Украина). Фильм «Операция «Багратион»».
11.25 Т/ф «Театральный роман».
12.10 Худ.фильм «Сокровище».
14.05 Nota Bene.
14.30 В мире моторов.
15.15, 19.50 Новости региона.
15.25 Сериал «Развод и девичья фамилия».
16.35 Т/ф «Прости меня».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия-Норвегия. Прямая трансляция. В перерыве: «Зона Х».
Криминальная хроника.
20.00 «КЕНО».
20.10 Сфера интересов.
20.30 Т/ф «Пожошие камерата».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные домохозяйки-4».

23.00 Сериал «Герои-3».
0.00 «Зона Х». Криминальная хроника.
0.05 День спорта.
 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 0.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 «Маршал Баграмян. Любовь на линии огня».
10.00 ОНТ представляет: «Города-герои. Брестская крепость».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная няня».
19.00 Сериал «Слово

женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Брак по завещанию».
22.15 Сериал «Котовский».
23.30 «Обратный отсчет».
«Железный занавес цензуры».
0.05 Сериал «Женаты... с детьми».

 7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал «Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как любовь».
10.35 Док. фильм «Годар, любовь, поэзия...».
11.30 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
13.05 Лабиринты: сердца змроку.
13.40 Худ.фильм «Венера и Аполлон» 1 с.
14.30 Приключенческий детектив «Родина ждет» (Россия). 1 с.
15.30 Мультфильмы.
15.40 Своя компания.
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).

19.05 Худ.фильм «Люди Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь-Словакия. Прямая трансляция.
23.30 Спорт-кадр.
23.55 Футбол. Чемпионат Беларуси.

 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
8.30 Худ.фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.40 Худ.фильм «Ангел-хранитель».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
17.20 «Минщина».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель

неизбежен!» Сериал.
21.30 «Отблески». Сериал.
22.55 «У парадного подъезда» с Екатериной Забенько.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ВТОРАЯ ЖЕНА».

 7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Честь имею. Владимир Ивашов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного».
Информационно-сатирическая программа.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «О самом главном». Ток-шоу.
12.35 Сериал «Красная капелла».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.
14.25 «Комната смеха».
15.10 Худ.фильм «Русская игра».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Ликвидация».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Территория красоты».

0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 «Мой серебряный шар. Даниил Страхов».

 7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Столыпин... Невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Адвокат».
17.30 Сериал «Знаки судьбы».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Десант есть десант».
21.35 Сериал «Ментовские войны».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Особо опасен!».
0.45 «Футбольная ночь».

Среда, 12 мая

1 6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Документально-биографический цикл «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Секс-символы с морщинами».
10.05 Худ.фильм «Классный мюзикл».
11.40 Відзафильм АТН «Бялыніцкія таямніцы» цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Аврора».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «OFF STAGE LIFE» с Еленой Спиридович.
15.40 Сериал «Близкие люди».
16.50 Сериал «Общая терапия».
17.55 Худ.фильм «Не родись красивой».
18.50, 0.00 «Зона Х».
Криминальная хроника.

19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.35 «КЕНО».
19.40 «Земельный вопрос».
20.05 Т/ф «Хранить вечно».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные домохозяйки-4».
23.00 Сериал «Герои-3».
 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 0.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово женщине».
10.00, 22.15 Сериал «Котовский».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное

кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Брак по завещанию».
23.30 ОНТ представляет: «Документальный детектив».
0.05 Сериал «Женаты... с детьми».

 7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.05 Сериал «Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как любовь».
10.40 Худ.фильм «Люди Шпака».
11.35 Репортер «Белорусского времечка».
12.20 Спорт-кадр.
12.55 Док. фильм «Мужчины в опасности».
13.50 Худ.фильм «Венера и Аполлон» 2 с.
14.45 Сериал «Родина ждет».
15.40 Мультфильмы.
15.50 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.

17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
19.35 Хоккей. Формула игры.
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал. Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия-США.

 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Отблески». Сериал.
16.50 «Новые путешествия дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Отблески». Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «НЕРАЗЛУЧНЫЕ».

 7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Кризисы. Предсказания Пророка».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Красная капелла».
13.15, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал «Ликвидация».
17.50 Сериал «Кармелита. Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «После премьеры - расстрел. История одного предательства».

 7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Столыпин... Невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Адвокат».
17.25 Сериал «Знаки судьбы».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Сериал «Десант есть десант».
21.35 Сериал «Ментовские войны».
23.25 «Следствие вели...».
0.15 «Особо опасен!».

Четверг, 13 мая

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 19.30, 23.55 Новости.
6.05, 0.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05 Слово Митрополита на праздник Вознесения Господня.
9.15 Т/ф «Хранить вечно».
10.10 Сериал «Общая терапия».
11.05 Худ.фильм «Не родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Старая подруга».
14.05 «OFF STAGE LIFE» с группой «Lite sound».

14.15 Док. фильм «Фортификация».
15.15, 19.50 Новости региона.
15.30 Собственной персоной.
16.05 Сериал «Близкие люди».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-Беларусь. Прямая трансляция.
В перерыве: «Зона Х».
Криминальная хроника.
20.00 «КЕНО».
20.10 Сфера интересов.
20.30 Т/ф «Цыгане».

21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «Отчаянные домохозяйки-4».
23.10 Сериал «Герои-3».
0.05 «Зона Х». Криминальная хроника.
 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 0.55 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».

9.05, 19.30 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Котовский».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 1.10 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. Джентльмен

сыска».
16.15 Сериал «Обручальное кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все руки».
21.05 Сериал «Брак по завещанию».
22.15 Среда обитания. «Что течет из крана».
23.35 ОНТ представляет: «Выбор +» с Сергеем Дорофеевым.
0.10 Сериал «Женаты... с детьми».

Четверг, 13 мая

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.05 Сериал «**Универ**».
8.25, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «**Любовь как любовь**».
10.35 «Моя жизнь». Стефания Станюта.
11.30 Экспедиция.
11.55 Битва экстрасенсов.
13.00 Хоккей. Формула игры.
13.30 Док. фильм «Красный дьявол».
13.50 Худ.фильм «**Венера и Аполлон**» 3 с.
14.45 Сериал «**Родина ждет**».
15.40 Живой звук.

17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция-Чехия. Прямая трансляция.
23.30 Время футбола.
0.00 Культпросвет.
0.25 ПРОдвижение+.

ТВ **6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего

Пятница, 14 мая

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 19.30 Новости.
6.05, 0.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Документально-биографический цикл «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Звездная прислуга».
9.55 Худ.фильм «**Классный мюзикл-2**».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «**Как же быть сердцу**».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Любовь нечаянно нагрянет...».
15.15, 19.50 Новости региона.
15.30 Шпилька.
16.05 Сериал «**Близкие люди**».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
20.00 «КЕНО».
20.10 «Зона Х». Итоги недели.
20.30 Т/ф «Попытка вернуться».

21.00 Панорама.
22.00 Специальные репортаж АТН «Мулявін. Шлях да «Малітвы»».
22.15 «Международный конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2010». Прямая трансляция из Вены (Австрия).
Н **6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 2.00** Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «**Слово женщине**».
10.10 ОНТ представляет: «Города-герои. Киев».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 2.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «**Иван Подушкин. Джентльмен сыска**».
16.15 Сериал «**Обручальное**

Суббота, 15 мая

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Иснась.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-биографический цикл «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Звезды и религия».
10.30 Шпилька.
11.00 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Александром Вергуновым.
12.10 Худ.фильм «**Ловушка для одинокого мужчины**».
14.05 «ЮАР-2010. Французский акцент».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм «Фортификация».
17.10 Відзафільм АТН «Бяляніцкія тамаініцы» цикла «Зямля

беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». Мужской сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «**Мирный воин**».
23.55 Собственной персоной.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Н **7.00** ОНТ представляет: «Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 Сериал «**Моя прекрасная няня**».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Что течет из крана».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.40 Худ.фильм «**Горбун из Нотр-Дама**».
14.05 «Кинометры войны». «Рецепт победы. В небе «ночные ведьмы»».

Воскресенье, 16 мая

1 7.15 Худ.фильм «**Биби-маленькая волшебница**».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об армии.
9.35 «Оружие». Цикл документальных фильмов (Беларусь).
9.50 «Альманах путешествий».
10.15 «Культурные люди».
10.50 «В мире моторов».
11.25 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «**Старики-разбойники**».
14.00 «ЮАР-2010. Битвы континентальных культур».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Поющие камеры».
15.55 Худ.фильм «**Монро**».
17.40 OFF STAGE LIFE с Ниной Богдановой.
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Борис Моисеев. Птичка».

20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 «Футбол. Лига чемпионов».
22.40 Худ.фильм «**Мигель и Уильям**».
Н **7.00** ОНТ представляет: «Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «**Моя прекрасная няня**».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастливые есть!».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Песни Победы». «Разгром южного фронта».
14.30 «Грядка».
15.05 Севастопольские рассказы. «За Веру, Царьград и Отечество».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Города-

настроения».
8.30 «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «**Мачеха**». Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «**Своя команда**».
15.40 «**Отблески**». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «**Солдаты**».

кольцо».
18.20 «Обратный отсчет». «ЮНРРА. Неизвестная миссия».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Большая разница».
22.10 «Минута славы». Финал.
23.40 ОНТ представляет: Наша «Белараша».
0.15 Худ.фильм «**Мадам Ирма**».

ТВ **7.00** ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.
8.30, 16.25 Час суда.
Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.10, 18.00 Сериал «**Любовь как любовь**».
11.20 Худ.фильм «**Еще о войне...**».
12.20 Гаспадар.
12.45 Худ.фильм «**Венера и Аполлон**» 4 с.
13.40 Сериал «**Родина ждет**».
14.35 Кинопробы.
14.50 Культпросвет.
15.20 Своя музыка. Продолжение.
15.50 Сериал «**Подмена**».
17.30 Все о безопасности.
19.00 Репортер «Белорусского

14.35 Худ.фильм «**В небе «ночные ведьмы**»».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. «Алексей Булдаков»».
17.10 Худ.фильм «**Мужчина должен платить**».
18.55 ОНТ представляет: «Один против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «**Инди**».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Что? Где? Когда?».
0.40 Худ.фильм «**Корки Романо**».

ТВ **6.55** Кулинарная программа «Вкусно с Борисом Бурдой».
7.20 Все о безопасности.
7.50 Телепорт.
8.15 Наши тесты.
9.00 Женсовет.
9.40 Своя компания.
10.25 «Лабиринты: драуляныя храмы Прыкарпацця». Фильм першы.
10.55 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.
11.40 Сериал «**Еще один шанс**».
14.55 Худ.фильм «**Пропажалмаза «Слеза**»».
16.55 Футбол. Чемпионат

герои. Смоленск».
17.10 Худ.фильм «**Валерий Харламов. Дополнительное время**».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай поженимся!».
20.00 Контурсы.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание планеты».
21.40 Худ.фильм «**Вице-короли**».

ТВ **7.10** Благовест.
7.35 Мир вашему дому.
7.45 Кулинарная программа «Вкусно с Борисом Бурдой».
8.15 Худ.фильм «**Васаби**».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская программа Евгения Новикова.
13.00 Приключенческая фантастика «**Остров потерянных душ**» (Дания-Швеция-Германия).
15.05 Док. фильм «Невероятные истории любви».

Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «**Отблески**». Сериал.
22.55 «Личный интерес» с Павлом Корневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «**ЛЕДЕНЕЦ**».

РТР **7.00** «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца».
11.00, 14.00, 17.00, 18.56 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «**Красная**

времечка».
19.45 Калыханка.
20.05 Битва экстрасенсов.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
23.30 Пра мастацтва.
23.55 Телепорт.
0.20 Самбо. Чемпионат Европы. День 1-й.

ТВ **6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «**Мачеха**». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «**Своя команда**».
15.40 «**Отблески**». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом Корневским.
20.00 «Столичные подробности».

Беларуси. Шахтер (Солигорск)-БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция.
19.10 Худ.фильм «**Васаби**».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
23.30 Живой звук.
0.10 Самбо. Чемпионат Европы. День 2-й.

ТВ **6.25** «Анфас».
6.40 «Утро. Студия хорошего настроения».
8.00 Худ.фильм «**ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z**» 1 с.
9.10 «Добро пожаловать».
9.30 «Культурная жизнь» с Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Новые путешествия дилетанта».
12.00 Худ.фильм «**МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ**» 1-3 с.
15.50 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «**ЖЕНСКАЯ**

16.05 Худ.фильм «**Семь мечей**».
19.00 Наши тесты.
19.35 Экспедиция.
20.05 Смешное времечко.
20.45 Телебарометр.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
23.30 Своя музыка. Продолжение.
23.55 ПРОдвижение+.
0.15 Самбо. Чемпионат Европы. День 3-й.

ТВ **7.30** Сериал «**Афромосквич**».
8.20 Худ.фильм «**ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z**».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «**МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ**».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».

капелла».
13.15, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «**Территория красоты**».
15.15, 20.25 Сериал «**Ликвидация**».
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
22.20 Сериал «**Дворик**».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров».

НТВ **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...».
9.20 «Особо опасен!».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «КВН. Первая лига. 1/8 финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «**ИСКУССТВО ВОЙНЫ**».
2.00 «Секретные материалы». Сериал.

РТР **7.00** «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 «Мой серебряный шар. Георгий Юматов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «**Красная капелла**».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости - Беларусь.
14.25 Сериал «**Территория красоты**».
15.15 Сериал «**Ликвидация**».
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
20.25 Худ.фильм «**Течет река Волга**».
22.30 Худ.фильм «**Танго на два**

ДРУЖБА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Валерий Гаина против Александра Солодухи.
21.25 Худ.фильм «**ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ**».
0.00 СТВ представляет: «Парад фейерверков».
1.35 «Секретные материалы». Сериал.

РТР **7.00, 11.00, 14.00** ВЕСТИ.
7.10 «Достоиние республики».
7.25 Худ.фильм «**Подарок одинокой женщине**».
8.45 Худ.фильм «**Танго на два голоса**».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «**Течет река Волга**».
13.30 «Городок». Дайджест.
14.30 Док. фильм «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная».
15.20 Худ.фильм «**Душечка**».
16.55 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Юбилейное шоу Надежды Кадышевой «Зажигаем вновь»».
22.40 Худ.фильм «**Гувернантка**».

20.40 Худ.фильм «**ДАМЫ В ЛИЛОВОМ**».
22.45 «Профессиональный бокс».
23.40 Худ.фильм «**ЗАТОЧИ**».
1.40 «Секретные материалы». Сериал.

РТР **7.00** «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
7.55 Худ.фильм «**Отцы и деды**».
9.20 Худ.фильм «**Гувернантка**».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «**Ранняя ржавчина**».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Док. фильм «Украинский самурай. Принцип Ступки».
15.40 Худ.фильм «**Пираты XX века**».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компания».
20.05 «Честный детектив».
20.40 Худ.фильм «**Сильная слабая женщина**».
22.30 «Специальный корреспондент».
23.35 Худ.фильм «**Когда не хватает любви**».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «**Столыпин... Невыученные уроки**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «**Таксистка**».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «**Адвокат**».
17.30 Сериал «**Знаки судьбы**».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Сериал «**Десант есть десант**».
21.40 Сериал «**Ментовские войны**».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Особо опасен!».

голоса».
0.20 Худ.фильм «**Подарок одинокой женщине**».

НТВ **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.35 «Алтарь Победы».

Суд истории.
9.25 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «И снова здравствуйте!».
11.45 Сериал «**Столыпин... Невыученные уроки**».
12.35 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «**Таксистка**».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «**Адвокат**».
17.25 Сериал «**Знаки судьбы**».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Сериал «**Десант есть десант**».
21.40 Худ.фильм «**Тарас Бульба**».
0.05 Худ.фильм «**Граффити**».

0.30 Худ.фильм «**Блюз опадающих листьев**».

НТВ **7.35** «Сказки Баженова».
7.55 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Светлана Светличная.
14.15 Худ.фильм «**Как найти идеал**».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное дело».
17.45 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «**Антикиллер ДК**».
0.45 Романтическая мелодрама «**Любовное настроение**».

НТВ **7.40** Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.

8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50

**МУЗЫКАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:**
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ.
Телефоны: 41-9-31,
8-029-945-96-44.
ИП ЛЮХИЧ Е. В. УНН 290819364

**ИЩУ РАБОТУ
МАЛЯРА-
ШПАТЛЕВЩИКА.**
Опыт. Гарантия качества.
Тел. 8-044-474-68-19.

**РАБОТА
В ОРИФЛЭЙМ**
для мужчин и женщин с
совершеннолетнего
возраста (не продавца).
Тел. 8-029-692-52-86.
ИП КОРХОВА С. В. УНН 290817665

**Бурение скважин
под воду.**
**Заполнение
межстенных пустот
(пеноизолом).**
Тел.: 8-029-793-77-66,
8-029-521-68-71.
ИП НИКИТОРНИКА С. УНН 290820393

Предприятию
требуется
**ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР**
с опытом работы.
Тел. 8-029-721-63-50.
УНН 290820131

**ФОТО+
ВИДЕОСЪЕМКА.**
Тел. 8-029-791-63-53.
ИП Конончук И. А. УНН 290820818

**ОАО "Ивановский
райагросервис"**
ПРОИЗВОДИТ:
РАЗМОЛ ЗЕРНА
ПО ЦЕНЕ 60 руб. кг.
ПРОДАЖУ ЗЕРНА
ПО ЦЕНЕ ЗА 1 КГ.:
овес - 280 руб.;
рожь - 280 руб.;
тритикале - 350 руб.;
пшеница - 480 руб.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ 75 кв.м. Тел.
8-033-304-89-16.

ОАО «Мекосан»
реализует:
ТРИТИКАЛЕ
по цене 350 руб. за 1 кг.
Справки по тел. 2-51-
08 или по адресу: г.
Иваново, ул. К. Марк-
са, 104.

УП "ПМК-12"
на постоянную
работу требуется
ИНЖЕНЕР ПТО
с высшим образованием
и опытом работы.
Справки по телефону
2-21-34.

ПМК-61 РУП
"Пинскводстрой"
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
➤ **МАШИНИСТЫ экс-
каваторов;**
➤ **МАШИНИСТЫ буль-
дозеров;**
➤ **МАШИНИСТ а/крана.**
**Зарплата машинистов
эк-ров и машинистов
бульдозеров 1 млн.
рублей.**
Одиночником предоставля-
ется общежитие.
Обращаться по тел.
2-52-37 - начальник,
инспектор по кадрам.

КУПЛЮ
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ,
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
ИП КАММЕРЦЕЛЬ В. И. УНН 290404052

**КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА,
ТЕЛЕНКА.** Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.
ИП ТУМАШ В. С. УНН 290342128

**КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, ЖЕРЕ-
БЕНКА.** Тел. 8-029-527-96-02.
ИП КАММЕРЦЕЛЬ А. В. УНН 2908061043

**БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА.** Тел. 8-029-792-
52-86. ИП НОВИК С. Д. УНН 290634735

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРОВУ.
Тел. 8-029-726-81-
51. ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

КОНЯ, КОРОВУ живым
весом. Тел. 8-029-804-
78-21. КФХ «КОНЕВОД» УНН 290476310

**КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА,
ТЕЛЕНКА.** Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.
ИП МАХИЧ В. П. УНН 290598963

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА.
Тел. 8-029-520-25-94.
ИП МИХИЛОВЕЦ В. С. УНН 290358263

ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ.
Тел. 8-029-206-92-78.
ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290223922

КОРОВУ, ЛОШАДЬ.
Тел.: 8-029-529-52-29,
8-044-457-41-84.
ИП ГИРИЧ В. М. УНН 290752412

Закупаем
СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,
8-029-233-96-39.
ИП КУЗЬМИЧ В. П. УНН 290210310

**МЕЛЬНИЦЫ бытовые 220В, 170, 250,
300, 350, 400 кг/ч; КОРМОИЗМЕРЧИТЕЛИ
220В; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 20 л (наливные).
220В; ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе).**
Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству.
Низкие оптовые цены.
Тел.: 8-029-778-20-71, 8-029-187-20-62.
ООО «САВИЛАН» УНН 191103114

ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки,
рамы и витражи собственного производства.
Комплекующие европейских производителей.
ПЯТИКАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50,
8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.
Установка с использованием пароизоляционных лент.
Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.

Компьютерный дизайн мебели
ШКАФЫ-КУПЕ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
Любая мебель от заказной до фабричной: ШКАФЫ,
КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ГОРКИ, ТУМБЫ, КОМОДЫ,
СТОЛЫ КОМП., ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ.
Выезд дизайнера на дом, доставка,
установка, гарантии.
Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.
ООО «Ювитал» УНН 290501919

АВТОСАЛОН
Продаются

а/м АУДИ-100, 89-90 г.в., 2.3
г/б. Тел. 8-029-228-43-66.

а/м АУДИ-80 В3, 1988 г. в.,
1.8Б. Тел. 8-029-528-75-23.

а/м ОПЕЛЬ-КОРСА, 98 г. в.,
1.0Б. Тел.: 2-52-93, 8-029-
952-84-54.

а/м ОПЕЛЬ-АСКОНА, 87 г.в.,
1.6г/б., хор. сост. Тел.: 2-34-
54, 8-029-728-58-23.

а/м ВАЗ-21053, 92 г.в., 1500 у.
е, торг. Тел. 8-029-798-29-40.

а/м СИТРОЕН-КСАНТИЯ,
1.8, 2000 г. в. по з/ч. Тел.
8-029-699-71-95.

а/м ОПЕЛЬ-ОМЕГА, 98 г.
в., 2.0Б, универсал. Тел.
8-029-827-19-58.

а/м АУДИ-100С4, 94 г. в.
Тел.: 8-029-664-17-65 (Vel),
8-029-822-17-12 (МТС).

а/м VW-ГОЛЬФ-2, 1.3
г/б, 86 г. в., 1400 у. е. Тел.
8-033-328-54-03.

а/м МАЗДА-626, 2.0Д, 85
г. в., на з/ч; СТАРТЕР к а/м
VW-ПАСАТ В2, 1.6Д. Тел.
8-029-823-80-89.

ПАМЯТНИКИ
из мастерских ЧПТУП
«В. П. Бутковского»
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные
плиты, кресты, плитка, вывески,
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
**Фотомедальоны. Установка памят-
ников.**
**Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.**
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам и партизанам, погибшим
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в г. **Иванове на рынке "Альфарт",
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной**
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.
247840 Гомельская обл.,
г. Лельчицы, ул. Советская, 1.
Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центрах Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.
РЕМОНТ
стиральных машин-
автоматов, холодильников,
морозильников,
на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.
ИП ГУЛОК И. В. УНН 290817295

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ
ФУНДАМЕНТНЫЕ
(демлеры). **ШИФЕР,**
ШТАКЕТНИК.
Тел.: 2-41-28, 2-70-95,
8-029-524-62-50.
ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Администрация и про-
фсоюзный комитет ОАО
"Боровица" выражают
глубокие соболезнования
Мирчуку Андрею Нико-
лаевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью
ОТЦА.

Коллектив работников
филиала "Марыля" выра-
жает искренние соболезна-
вания Савчуку Виктору
Николаевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью **ЖЕНЫ.**

Коллектив работников
УП "Ивановская СПМК-7"
выражает искренние соболезна-
вания Лубник Татьяне
Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью **ОТЦА.**

Коллектив работников
ОАО "Белсолод" выражает
соболезнования Шалота
Анастасии Семеновне в
связи с постигшим ее го-
рем - смертью **МУЖА.**

Коллектив УП "Иванов-
ская ДСПМК-30" выражает
глубокие соболезнования
Яковцу Василию Антонови-
чу и его семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью **МАТЕРИ, СВЕКРОВИ**
И БАБУШКИ.

Пусть Господь утешит
вас и поможет перенести
боль утраты любимого че-
ловека.

Коллектив ГУО "Псы-
щевский УПК детский сад-
средняя общеобразова-
тельная школа" глубоко
скорбит по случаю смерти
бывшего работника **ЛАВ-
РИСЮК Марии Филиппо-
вны** и выражает соболезна-
вания ее родным и
близким.

Дирекция, профком
УКСП "Бродница" скорбит
по поводу смерти инвали-
да Великой Отечественной
войны **ВОЛОСЮКА Петра**
Кирилловича и выражают
искренние соболезнава-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив работников
ГУО "Стрельненский УПК
детский сад-СОШ" выра-
жает искренние соболезна-
вания Тимошук Елене
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью **МАТЕРИ.**

Коллектив работников
государственной ветери-
нарной службы выражает
глубокие соболезнования
водителю Горбахской УВЛ
Кривенкову Ивану Вален-
тиновичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью
МАТЕРИ.

Мохровский сельский
исполнительный комитет
выражает искренние соболезна-
вания председателю
сельисполкома Кунаховцу
Ивану Ивановичу и лабо-
ранту Лукашевич Ольге
Мефодьевне в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью **ТЕСТЯ И ОТЦА.**

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ
ЗАВЕЗЕТ В МИНСК И ОБРАТНО
ЕЖЕДНЕВНО.
Тел.: 8-029-767-59-21, 8-01643-20-6-85.
ЧСТУП "Юзефович" УНН 290489615

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
профессионально, недорого
Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей
Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту подарок.
8-029-605-05-95 (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel). ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ПРОДАЮТСЯ

1-КОМН. КВАРТИРА.
Тел. 8-033-642-03-92.

3-КОМН. КВАРТИРА в центре
г. Иваново. Тел.: 8-029-682-
41-42, 8-033-644-70-11.

3-КОМН. КВАРТИРА,
САРАЙ и ГАРАЖ. Тел.:
157-99-34, 8-0172-
83-43-58.

3-КОМН. КВАРТИРА в
г. Иваново. Тел.: 8-029-
221-31-08. 2-26-67.

2-КОМН. КВАРТИРА в
центре. Тел.: 8-029-797-
74-63 (МТС), 2-61-04.

4-КОМН. КВАРТИРА.
Тел.: 8-029-642-57-64,
8-029-209-16-24.

1-КОМН. КВАРТИРА
с нишей в центре. Тел.
8-029-331-33-72.

1-КОМН. КВАРТИРА в
центре. Тел. 8-029-723-
58-56.

1-КОМН. КВАРТИРА
(28.5/18) с мебелью в г.
Пинске. Тел.: 8-0165-34-
32-97, 8-044-753-64-14.

Срочно 2-комн. КВАРТИ-
РА. Т. 8-029-802-54-89.

**ДОМ с хозпостройка-
ми (газ, телефон, вода).**
Тел. 8-029-793-16-59.

ДОМ. Т. 8-033-607-73-25.

ДОМ в д. Мотоль у реки,
30 соток (гараж, сарай,
баня, вода), 9500 у.е. Тел.
8-029-978-08-39.

срочно **ДОМ с хозпо-
стройками** в г. Иваново.
Тел. 2-17-77.

ДОМ 1,5 уровня. Тел.:
8-029-313-11-81, 8-033-
642-11-81.

ДОМ в д. Лясковичи. Тел.
8-029-795-68-74.

2-этажный **ДОМ.** Тел.:
2-22-14, 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23.

Следующий номер газеты
выйдет в среду 12 мая.